



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Мы едем!

Гэта ўжо за правіла — «Звязда» не толькі прыходзіць (пяць разоў на тыдзень, свежым нумарам), але і... прыязджае да сваіх падпісчыкаў. Прычым да асобных (якія, значыцца, не лягнуцца дасылаць свае карткі на розьгрышы) яшчэ і з прызамі.

Па выніках мінулай падліснай кампаніі пашчасліла на іх хыхарам Магілёўшчыны. Яны і прадэквітавалі газеце чарговы маршрут (Асіповічы — Беразіно — Бялынічы — Круглае — Шклоў — Магілёў — Чавусы — Чэрыкаў — Слаўград — Быхаў — Клічэ — Кіраўск)... Каб такім чынам сёння, 4 сакавіка, у надзейныя рукі перадаць бейсболку для Вялянціна Аляксандраўна Фіекавічова, пыласос рулівай паштальёны Святлана Васільеўне Цішкевіч... Каб назаўтра, 5-га сакавіка, уручыць сумленна выйграны пыласос SAMSUNG Антаніне Ірэнардаўне Барус з Магілёва і тэлевізар «Віцязь» Людміле Аляксандраўне Ананч з Чэрыкава (гэта сустрэча адбудзецца ў Доме моладзі і творчасці ў 12 гадзін 15 хвілін).

Папалювацца супрацоўнікі «Звязды» і пра іншыя прызы для падпісчыкаў Магілёўшчыны і Міншчыны. Прынамсі, ужо цікавіцца лёсам выйгранай мікрахвалевай печы сын Марыі Канстанцінаўны Дуброўскай, што жыве ў Капылі. Таму 5-га сакавіка дзень нашага падпісчыка адбудзецца там. Месяца сустрэчы — актывая зала райвыканкама, час — 12 гадзін. Прыходзіце, прыязджайце: нам цікава пазнаёміцца з вамі, а вам, спадзяёмся, з намі.

Звяздоўцы.

А. ЛУКАШЭНКА І М. ЦВЕТКАВІЧ ПАЦВЕРДЗІЛІ НАМЕР БЕЛАРУСІ І СЕРБІІ ПАДПІСАЦІ ПАГАДНЕННЕ АБ СВАБОДНЫМ ГАНДЛІ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, які знаходзіцца з рабочым візітам у Рэспубліцы Сербія, 3 сакавіка сустрэўся са старшынёй урада гэтай краіны Міркам Цветкавічам. У цэнтры ўвагі была тэма актывізацыі гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі і Сербіі. Бакі выказалі ўзаемную зацікаўленасць у падпісанні міжурдавага пагаднення аб свабодным гандлі, а таксама ў стварэнні сумесных вытворчасцяў па зборцы беларускіх трактароў, аўтобусаў, аўтамабільаў і іншай тэхнікі. На сустрэчы ішла размова таксама аб стварэнні савета дзелавога супрацоўніцтва, у які павінны ўвайсці вядучыя бізнесмены дзвюх краін. Гэтыя і іншыя пытанні плануецца дэталёва абмеркаваць падчас візіту ў Беларусь віцэ-прэм'ера Сербіі Младжана Дзінкача, які намераны на канец сакавіка 2009 года. Плануецца, што з віцэ-прэм'ерам прыбудзе прадстаўнічая дэлегацыя сербскіх бізнесменаў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Г. Пырванаву з Днём вызвалення Балгарыі

Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Балгарыі Георгія Пырванаву і народ гэтай краіны з нацыянальным святам — Днём вызвалення. Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананасць, што традыцыйна дружэлюбныя адносіны паміж дзвюма краінамі і ў далейшым будуць садзейнічаць пашырэнню і ўмацаванню плённага беларуска-балгарскага супрацоўніцтва ва ўсіх сферах.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Сёння — Дзень міліцыі



Фота Ангелона КІШЕВІЧУКА.

Пра міліцэйскую кар'еру **Жанна ТРАЙНО** не марыла, і нават прыклад маці-міліцыянера яе не натхняў. Але, скончыўшы Беларускі тэхналагічны інстытут па спецыяльнасці «ахова наваколняга асяроддзя», і трапіўшы ў інспектары экалагічнага нагляду сталічнага ДАІ, Жанна адчула і знайшла прызыванне.

Дзевяць гадоў прывыкла ахове экалогіі і шэсць гадоў служыла ў аддзеле агітацыі і прапаганды ДАІ Гарвыканкама. Два гады ўзначальвае гэты аддзел. Пачынала ў званні лейтэнанта, цяпер — падпалкоўнік міліцыі. Шматлікія акцыі аддзела агітацыі і прапаганды даўно сталі нормай на дарогах сталіцы, а самага кіраўніка аддзела

лёгка пазнаюць і дарослыя і дзеці. Толькі не многім вядома, што Жанна Трайна з дынастыі ў міліцэйскіх пагонах і працягвае шлях сваіх бацькоў.

Яе маці, **Тамара Эдуардаўна ГЛАГОЛЕВА**, рэдка апранае форму, хіба калі папрасіць дачку. Маёр міліцыі ў адстаўцы, яна пачынала свой прафесійны шлях з працы з няпоўнагадовымі, а выдатнікам міліцыі ішла ў запас з пасады кіраўніка кадраў Упраўлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама. Дзень беларускай міліцыі — гэта і яе канцавое свята. Апрануць форму ў гэты дзень, атрымаць віншаванні ад калег і павіншаваць дачку — святая справа.

Дынастыя ў пагонах

Сяргей СІДОРСКИ: Ва Урадзе

«МЫ БУДЗЕМ РАЗВІВАЦЬ МАЛЫЯ І СЯРЭДНІЯ ГАРАДЫ ТАК, ЯК НАМЕЦІЛІ»

Летас Дзяржаўная комплексная праграма развіцця рэгіёнаў, малых і сярэдніх пасяленняў на 2007-2010 гады ў цэлым рэалізавалася паспяхова, падвёў вынікі ўчарашняга яе абмеркавання на пасяджанні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі. «Паказчыкі развіцця малых і сярэдніх гарадоў значна палепшыліся, — значны кіраўнік Урада. — Галоўнае, што мы там стварам новыя прадпрыемствы, новыя працоўныя месцы, што людзі атрымаюць стабільную зарплату».

Што датычыцца апошняга тэзіса прэм'ера, то, паводле звестак, якія прывёў на пасяджанні намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, у мінулым годзе ў малых і сярэдніх гарадскіх пасяленнях за кошт розных крыніц фінансавання было створана больш за 31 тысяч новых працоўных месцаў. Колькасць жа насельніцтва, занятага ў эканоміцы малых і сярэдніх гарадскіх пасяленняў, узрасла ў параўнанні з папярэднім годам амаль на 40 тысяч чалавек. Па выніках леташняга года намінальная налічаная сярэднемесячная зарплата складала 731,2 тысячы рублёў, альбо 82,6% ад узроўню зарплат па рэспубліцы. Рэальная зарплата павялічылася на 7,3%.

Гаворачы пра сітуацыю з вытворчасцю ў малых і сярэдніх гарадах, Андрэй Тур, у прыватнасці, паведаміў, што выпуск спажывецкіх тавараў тут павялічыўся на 13,8%, было выраблена тавараў на суму больш як 6 трыльёнаў рублёў, ці 25,6% агульнага аб'ёму па рэспубліцы.

Аднак, нягледзячы на добрыя вынікі па рэалізацыі праграмы, шэраг пастаўленых заданняў у асобных населеных пунктах былі не выкананы. Напрыклад, прыгаваралася, што з заданымі па вытворчасці прамысловай прадукцыі не справіліся ў 38 населеных пунктах, па вытворчасці спажывецкіх тавараў — у 49, па налічанай сярэднемесячнай зарплате — у 16, па зніжэнні ўзроўню беспрацоўя — у 7. Акрамя таго, летас не рэалізаваны 32 важнейшыя інвестыцыйныя праекты, а заданне па наступленні не менш як 2 працэнты даходу ў бюджэты базавога ўзроўню ад зноў створаных арганізацый не выканана ўсім аб'яўленымі, за выключэннем Брэсцкага.

Разам з тым, на думку Сяргея Сідорскага, Урад стварыў усё неабходныя ўмовы, каб малыя і сярэднія гарады развіваліся. «Але ёсць раёны, у якіх мы чакаем больш эфектыўнага развіцця, — падкрэсліў прэм'ер. — Мы зацікаўлены, каб развівалася перапрацоўка, прамысловая вытворчасць з тым, каб ствараліся новыя працоўныя месцы». Галоўнае ж, лічыць Сяргей Сідорскі, каб нашы раёны максімальна пераходзілі ад пастаяннага дагатавання з абласнога і рэспубліканскага бюджэту да самадастатковасці.

Для таго, каб мясцовае ўлада працавала больш эфектыўна, Сяргей Сідорскі прапанаваў прыняць рашэнне аб дэвальвенні да малых і сярэдніх гарадоў колькасці паказчыкаў развіцця малага і сярэдняга бізнесу. «Падбаўка гэта камусьці ці не, але вынік будзе толькі тады, калі мы атрымаем развіццё малага і сярэдняга бізнесу ў малых і сярэдніх гарадах, — патлумачыў ён. — На месцах дастаткова спецыялістаў, якія абавязаныя праводзіць работу сродд навакольнага і казача пра перавагі стварэння малых і сярэдніх прадпрыемстваў. Мы стварылі ў раёнах льготную ўмовы для працы прадпрыемальнікаў, і людзям трэба гэта растлумачыць». Як мяркуе прэм'ер, сёння ў насельніцтва дастаткова накопленых сродкаў, каб у рэспубліцы ствараліся малыя і сярэднія прадпрыемствы.

Сяргей Сідорскі даручыў аб'яўленым на працягу месяца разгледзець пытанні рэалізацыі праграмы і вызначыцца з яе выкананнем сёлетня. Паводле яго слоў, няма ніякіх падстаў згорць праграму, нават ва ўмовах сусветнага фінансаванага крызісу. «Мы будзем развіваць малыя і сярэднія гарады так, як намернілі, — канстатаваў прэм'ер».

Як паведаміў на пасяджанні Прэзідыума Саўміна старшыня Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Георгій Кузняцоў, у рэспубліцы рыхтуюцца змяненні ва ўказе Прэзідэнта, якія рэгулююць правілы продажу аб'ектаў, што не выкарыстоўваюцца. Зараз усё змяненні знаходзіцца на ўзгадненні ў Дзяржаўнакіролі. Паводле слоў Георгія Кузняцова, змяненні значна спрыяць працягу продажу нывыкарыстаных аб'ектаў.

Irap ШЧУЧЭНКА.

Аляксандр ГОРВАЛЬ:

«Цяпер мясцовыя ўлады будуць больш уважліва разглядаць жыллёвае пытанне кожнай шматдзетнай сям'і»

На мінулым пасяджанні калегіі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва кіраўнік будаўнічай галіны Аляксандр Селязнёў агучыў узніклыя праблемы з зацягваннем будаўніцтва жылля для шматдзетных сем'яў. Кіраўнік урада Сяргей Сідорскі, які прысутнічаў на тым пасяджанні, даручыў тады пэўным структурам будаўнічай галіны ўдакладніць планы будаўніцтва жылля для гэтай катэгорыі насельніцтва. Аб тым, як сёння выконваецца гэтае даручэнне, карэспандэнту «Звязды» расказаў начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Аляксандр ГОРВАЛЬ.

— Згодна з нормамі ўказа кіраўніка дзяржавы № 185, на працягу трох месяцаў мясцовыя ўлады павінны забяспечыць шматдзетным сем'ям, што маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, магчымасць будаваць жылль з дзяржаўнай падтрымкай. Апошнім часам гэтыя нормы ў большасці рэгіёнаў краіны і ў Мінску не выконваюцца. Чакаем шматдзетныя сем'і чакаюць у жыллёвай чарзе год і нават больш. Чаму гэта адбываецца? — Сёння ў краіне на ўліку асобаў з патрэбай у паляпшэнні жыл-

лёвых умоў знаходзіцца больш за 16 тысяч шматдзетных сем'яў. Калі б тысяч сем'яў цяпер уключана ў спісы будаўніцтва жылля па сістэме ЖБК, па лініі долевага будаўніцтва, ажыццяўляюцца індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва. Паводле распрацаваных раней планаў, сёлета прагназавалася пабудавання для гэтай катэгорыі чаргавоку 2870 жылль памішканняў. Відавочна, што пры такіх аб'ёмх будаўніцтва далёка не ўсе шматдзетныя сем'і будуць мець магчымасць у хуткім часе пабудавач сабе новае жылль. Таму ў Міністэрстве і ва ўрадзе занепакоіліся гэтай сітуацыяй.

— Яшчэ тры гады таму большасць шматдзетных чаргавоку вырашала свае жыллёвыя праблемы ў сярэднім крыху больш чым за год...

— За апошнія 4 гады ў Беларусі было пабудавана больш за 15 тысяч кватэр і дамоў для шматдзетных сем'яў. Дэмаграфічная дзяржаўная палітыка ў краіне дае звышстаночны вынік, бо колькасць шматдзетных сем'яў працягвае павялічвацца. Цяпер мінулагодні тэмпаў будаўніцтва жылля для гэтай катэгорыі насельніцтва ўжо не хапае для свечаснага забеспячэння іх жыллем. (Заканчэнне на 2-й стар.)

ПАГАДНЕННЕ АБ ВЫДЗЯЛЕННІ РАСІЯЎ \$500 МЛН БЕЛАРУСІ БУДЗЕ ПАДПІСАНА У НАЙБЛІЖэйШЫЯ ДНІ

Аб гэтым паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў РФ Аляксей Кудрын. Аляксей Кудрын дадаў, што пасля ўнясення паправак у бюджэт Расіі на 2009 год Беларусь будзе выдзелена яшчэ \$500 млн. Як паведамілася раней, Беларусь і Расія заключылі пагадненне, якое прадугледжвае выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага кредыту ў памеры \$2 млрд у 2008-2009 гадах. Першы транш стабілізацыйнага кредыту ад Расійскай Федэрацыі ў памеры \$1 млрд паступіў на рахунак Міністэрства фінансаў у Нацыянальным банку Беларусі 18 лістапада 2008 года. Дзяржаўныя крэдыт Расіі для Беларусі дзеяцца тэрмінам на 15 гадоў з адтэрміновай пагаднёна асноўнага доўгу на 5 гадоў па стаўцы LIBOR+3 працэнты гадавых.

БЕЛТА.

АДМЯНЯЮЦА ПРЫГАРАДНЫЯ ЦЯГНІКІ

У сувязі з правядзеннем пуцявых работ у расклад руху электрычак па Мінскім аддзяленні Беларускай чыгуны ўнесены змяненні. У прыватнасці, 9 і 10 сакавіка электрагнічкі Мінск, Інстытут культуры — Барысаў адпраўленнем у 8.38 будзе рухацца да станцыі Жодзіна. У гэтыя ж дні электрагнічкі Барысаў — Мінск, Інстытут культуры адпраўленнем у 13.24 будзе адменены на ўчастку Барысаў — Жодзіна.

11, 12 і 13 сакавіка электрычка Мінск — Маладзечна адпраўленнем у 11.11 будзе ісці толькі да станцыі Беларусь. Адначасова на гэтыя тры дні электрагнічкі Маладзечна — Мінск адпраўленнем у 12.45 будзе адменены на ўчастку Маладзечна — Беларусь.

Сяргей РАСОЛЬКА.

СВЯТЫ І АБРАДЫ БЕЛАРУСАЎ

1 сакавіка 2009 года Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь уварыў у паштовае абарачэнне блок «Святы і абрады беларусаў», падрыхтаваны ВЦ «Марка» РУП «Белпошта». Мастак Ганна Рамановская.



БЕЛТА.

Антыкрызісна эканоміка

Святочныя зніжкі на гародніну з Вейна

Агра-гандлёвая фірма «Вейна» з Магілёўскага раёна на два тыдні — ад 23 лютага да 8 сакавіка — аб'явіла святочныя зніжкі на сваю прадукцыю, якая рэалізуецца ў сямі фірмовых крамах у Магілёве.

У сярэднім зніжка складае 30%. Найбольш істотна, амаль на палову, патаннелі: морква (цяпер 590 рублёў за кілаграм), цыбуля (760 рублёў) і капуста (400 рублёў). Бульба і бурка каштуюць цяпер меней прыкладна на сотню рублёў. Нестандартную гародніну можна набыць утрый танней за звычайную ціну, амаль што дарма.

— Так, мы вырашылі зніжкі коштаў на нашу гародніну, нягледзячы на крызісны час, — пацвердзіў дырэктар фірмы «Вейна» Уладзімір Конанаў. — Трэба пашкадаваць людзей, бо цяпер на прадпрыемствах часам скарачаюць працоўны тыдзень і плаціць менш. І трэба парадаваць людзей у свя-

ты. Тым больш што запасы гародніны гэтай вясной у нас даволі вялікія.

У аграфірме паведамілі, што акцыю магілёўцы ацанілі і ў час святочных зніжак аб'ёмы рэалізацыі гародніны значна павялічыліся.

— Натуральна, крызісныя з'явы закранулі і нашу фірму, — не хавае Уладзімір Конанаў. — Нас адразу ўдарылі па кішэні цэны на энерганосбіты, якія павялічыліся пры расце курса долара, бо ў нас энергаёмістасць вытворчасці. Нягледзячы на тое, калі навокал усё даражэе, акрамя гародніны. Але «Вейна» — спецыялізаваная гаспадарка, і сваё прызначэнне — забяспечыць жыхароў Магілёва бульбай і гароднінай — выканае, нягледзячы на любыя цяжкасці. А пакуль запрашаю людзей скарыстацца святочнымі зніжкамі да канца гэтага тыдня.

Ілона ІВАНОВА. (Працяг тэмы на 2-й стар.)



Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and RUB.

Падпішчыцям на часопіс «Гэтыя Бюлетэны» Г.Б. на 2009 год у рублёвай па сумы вызначыў цэне. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

АРМЕНІЯ АБВАЛІЛА НАЦВАЛЮТУ: НАСЛЬНІЦТВА У ПАНЫЦІ

У аўтарак Цэнтральны банк Арменіі абмежавалі сваё ўмяшанне ў сітуацыю на ўнутраным валютным рынку і вярнуцца да плаваючага курсу нацыянальнай валюты.

Курс долара ў абменных пунктах Ерэвана ўчора на працягу некалькіх гадзін вырас з 307 да 390-400 драмаў, але купіць там амерыканскую валюту было практычна немагчыма. Паводле слоў работнікаў абменнікаў, звязана гэта з тым, што мае адбыцца павышэнне курсу долара.

Некаторыя буйныя сеткі супермаркетаў на некалькі гадзін прыпынілі працу, каб уладкаваць наступную коштую палітыку. У некаторых буйных крамах кошт на цукровы пясок і алей вырас на 20%. У крамах утарваліся цэлыя чаргі за таварамі першай неабходнасці. Вырас кошт і на бензін. Калі да абсцэнявання нацыянальнай валюты літр бензіну ў сярэднім каштаваў 240 драмаў, то зараз — 310 драмаў.

ЗАРПЛАТУ ІЮШЧАНКУ І ЦІМАШЭНЦЫ ЗРЭЗАЛІ ЎДВАЯ

Парламент Украіны прагаласаваў за двукразавае скарачэнне зарплат прадстаўнікам вышэйшага кіраўніцтва краіны: прэзідэнту Украіны Віктару Юшчанку, дэпутатам Вярхоўнай Рады, кіраўніку ўрада Юліі Цімашэнцы і іншым чыноўнікам.

Адпаведную пастанову падтрымалі 374 з 450 дэпутатаў. Зарплаты былі скарачаны ў рамках змяншэння бюджэтных выдаткаў у перыяд эканамічнага крызісу. Панжаныя аклады чыноўнікаў будуць атрымавацца да 1 студзеня 2010 года.

РАСІЮ АХАПІЛА ЭПІДЭМІЯ АБОРТАЎ?

Ва ўмовах фінансаванага крызісу ў Расіі насяляе яшчэ адзін крызіс — дэмаграфічны. Колькасць на 200 тысяч: жанчыны масава ідуць на абарты. Да таго ж, цяпер надыходзіць спрыяльны рэзідуктыўны перыяд для тых, хто нарадзіўся ў 1990-я гады, а іх вельмі мала — тады таксама быў найсур'езнейшы ў найноўшай гісторыі краіны дэмаграфічны крызіс. Яго наступствы былі перададзеныя толькі ў 2006 годзе, так што спецыялісты папярэджваюць: пераламца цяперашнюю тэндэнцыю таксама атрымаецца не раней, чым праз 7—10 гадоў.

Самі жанчыны вінавацяць ва ўсім дзяржаву. На форумам у інтэрнэце яны скардзятца, што ўсё мінулы год уладзі праз СМІ і рэкламу заклікалі іх цяжарна, а калі прымуць крызіс, будучыя матулі сталі нікому не патрэбныя. Многія сьведжваюць, што, ужо чакаючы дзіця, трапілі пад скарачэнне. Жанчыны, якія з-за крызісу так і не сталі матулямі, у краіне тысячы, паведаміла «Новы рэгіён» са спасылкай на «Прыватны карэспандант». Аб гэтым можна меркаваць хоць бы па тым, што за апошнія два месяцы колькасць запісанаў у пошукавых сістэмах на слова «аборт» узрасла ў 10 разоў. Гэта відаць і па колькасці зваротаў жанчын у дзяржаўныя медыцынскія ўстановы, і па званках на тэлефон даверу. З'явілася нават новая сацыяльная група жанчын — тых, хто робіць аборт з-за таго, што не можа плаціць па крэдытах.

Таварышы афіцэры і генералы, паважаныя супрацоўнікі органаў унутраных спраў, дарогія ветэраны! Ад аўды душы віншую вас з прафесійным святам — Днём міліцыі.

Бескампрамісна процідейнічаючы злычынным замахам, штодзень ахоўваючы жыццё і спакой грамадзян, служыцеці парадку і законнасці здабылі глыбокую павагу і высокі давер беларускага народа.

Прадаўжаючы аваяныя славай гераічныя традыцыі старэйшых пакаленняў, супрацоўнікі органаў унутраных спраў з зонарам і ваднасцю выконваюць свой службовы абавязак. На рахунку ў людзей і міліцэйскіх пагонах нямала дасягненняў, добрай выніковай работы, у якой спаўна праявіліся сапраўднае мужнасць, адточаны прафесіяналізм, высокая грамадзянская адказнасць.

Перакананы, што пры вырашэнні пастаўленых задач вы і надалей будзеце служыць узорам адданасці служэння сваёму народу. Беларускія грамадзяне ўпэўнены, што заўсёды знойдуць у вас дапамогу і падтрымку. Апраўдаць гэты давер — ваша галоўная задача.

Дзякую вам за службу Радзіме. Шчыра жадаю новых поспехаў у вашай адказнай дзейнасці ў імя працітанна Рэспублікі Беларусь. Моцнага здароўя, ішчасця і добрагаў вам і вашым блізкім.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

ПАВІНШАВАЦЬ КАЛЕГ З ДНЁМ МІЛІЦЫІ

У МІНСК ПРЫБЫЛІ ДЭЛЕГАЦЫІ ШАСЦІ ДЗЯРЖАЎ

4 сакавіка беларуская міліцыя адзначае свой 92-і дзень нараджэння. Павіншаваць сваіх калег з гэтай знамянальнай падзеяй прыйшлі ў Мінск дэлегацыі міністэрстваў унутраных спраў Расіі, Украіны і Балгарыі, паліцыі Лтвы, Латвіі і галоўнай камандатуры паліцыі Польшчы, паведаміла начальнік Упраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС Святлана БАРОЎСКАЯ. Учора ў рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі «Раўбічы» пад Мінскам на крывым катку прайшоў жакейны матч з удзелам міністраў унутраных спраў Беларусі і Расіі Уладзіміра Навумава і Рашыда Нургаліева. Афіцыйная частка свята пачнецца 4 сакавіка сустрэчай Уладзіміра Навумава з кіраўнікамі замежных дэлегацый. Потым у гэтай будзе матчамі наведваць Цэнтральны музей МУС Беларусі. Пасля гэтага замежныя калегі прымуць удзел ва ўрачыстым рытуале ўскладання вянку да помніка супрацоўнікам міліцыі, якія загінулі пры выкананні службовых і вайскава абавязкаў.

РОЗГАЛАС

НАСЕЛЕНІЦТВА БЕЛАРУСІ — 9 МЛН 669,6 ТЫС. ЧАЛАВЕК

Колькасць насельніцтва Беларусі на 1 лютага гэтага года, паводле аперацыйных даных, складала 9 млн 669,6 тыс. чалавек. Як паведаміла прэс-сакратар Нацыянальнага статыстычнага камітэта Алена Кандраценка, у параўнанні з 1 лютага 2008 года жыхароў краіны стала менш на 16,7 тыс. чалавек.

За мінулы год колькасць насельніцтва павялічылася толькі ў Мінску — з 1 млн 815,8 тыс. чалавек да 1 млн 830,5 тыс. У астатніх рэгіёнах рэспублікі адзначана змяншэнне колькасці жыхароў. У выніку на 1 лютага гэтага года ў Гомельскай вобласці налічалася 1 млн 464 тыс. чалавек, у Мінскай — 1 млн 452,9 тыс., чалавек, у Брэсцкай — 1 млн 432,7 тыс., у Віцебскай — 1 млн 264,6 тыс., у Магілёўскай — 1 млн 122,6 тыс., у Гродзенскай — 1 млн 102,3 тыс. У студзені ў Беларусі нарадзіліся 9 тыс. 305 дзяцей — на 146 дзяцей больш, у параўнанні са студзенем мінулага года. Памерлі ў студзені 2009 года 12 тыс. 620 чалавек — на 353 менш.

БЕЛТА.

65 АДНАГО ШУКАЮЦЬ

12 аднаго тэхнікі і 65 супрацоўнікаў МНС і мясцовага аддзела ўнутраных спраў былі задзейнічаны ў пошуках ваўна Д.Д. шостага класа Пухавіцкай базавай школы Жыткавіцкага раёна. Хлопчык ішчы ў надзею паішоў з дому. Па меркаваннях, ён накіраваўся ў вёску Зялёска, што за 50 кіламетраў ад Пухавіч. Дзе жыве яго старэйшая сястра. Справа ў тым

Антыкрызісная эканоміка

ПРАДПРЫЕМСТВА 3 ГЛЫБІНКІ АРЫЕНТУЕЦА НА НЕБАГАТАГА ПАКУПНІКА

Косаўскае мэблевае вытворчае аб’яднанне знаходзіцца ў самым маленькім горадзе Брэсцкай вобласці. Косава Івацэвіцкага раёна цяпер больш знакамітае музеем-с’юдзібай Тадэвуша Касцюшкі ды палацам Пуслоўскіх, які аднаўляецца. А ў двухтысячным горадзе мэблевая фабрыка — адзінае буйное прадпрыемства. Некалі гэта быў правінцыйны гігант з тысячай працаўнікоў. Але да пачатку новага стагоддзя аб’яднанне страціла колькасць занятых прыкладна ў дзесяць разоў і стала «ляжачым» прадпрыемствам. У першыя месяцы 2004 года МВА як злосна неплацельчыцку адключылі газ. І… нечакана з гэтага пачалося ажыўленне вытворчасці. Выйсце знайшлі ў мясцовых відах паліва, правільнай сказаці, ва ўласныч. У справу пайшлі адходы сваёй вытворчасці — стружка, драўляныя абрэзкі. Знайшлася крыніца энергіі — станкі ўключылі, пайшоў нарощванне аб’ёмаў вытворчасці. За апошнія пяць гадоў аб’ём вытворчасці павялічылі ў пяць разоў.

Як расказаў карэспандэнту «Звязды» дырэктар Косаўскага МВА Аляксандр Белыкоў: «На прадпрыемстве працуе зараз 160 чалавек. Летас на ўчастку корпусны мэблі завяршылі мадэрнізацыю. Гэта стала галоўным прывямам. Яшчэ два гады таму даводзілася канстатаваць, што абсталяванне фабрыкі на 94 працэнты састарэла. Часткова дапамог аблыканкам, часткова за свае сродкі — удалося купіць новую

лінію. У калектыв прыйшлі новыя кадры — малядыя спецыялісты, ёсць шмат задумак, ёсць жаданне працаваць, паляпшаць вытворчасць. Летас сярэдняя зарплата вырасла на 100 тысяч рублёў у параўнанні з папярэднім годам. І тым больш крыўдна, што толькі вырваліся з сапраўднай ямы, як адгалоскі сусветнай фінансавай ліхаманкі прымушаюць уносіць нейкія карэктывы ў планы. Хоць, па праўдзе сказаць, пакуль што працуем у ранейшым рэжыме. У студзені, напрыклад, аб’ём вытворчасці прадпрыемства склаў 119 працэнтаў ад студзеня леташняга года.

Спадзяёмся, што ва ўсялякія часы людзям будзе патрэбна мэбля. А мы выпускаем неадрагі ўзоры, разлічаныя на сярэдняга і небагатага пакупніка. Набор для дзіцячага пакоя, у які ўваходзяць дзве шафы, ложак, камп’ютарны стол, каштуе прыкладна мільён рублёў. Яны ідуць у некалькіх найменшых у залежнасці ад колеру, каб можна было падабраць да інтэр’еру па гусце спажываўца. А спальня абдзецца прыкладна ў паяўтара мільёна рублёў. Больш таннаы і нас, чым у канкурэнтаў, кухонныя таварыкі, ложкі, шафы-купы. На гэта і спадзяёмся: калі ў людзей розныя даходы становяцца меншымі, то для пакупкі яны выбіраюць больш танную рэч».

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Івацэвіцкі раён.

Засвойваць новыя віды прадукцыі

На віцебскім ААТ «Малако» засвойваюць новыя віды прадукцыі. Сусветны эканамічны крызіс не выклікаў ні скарачэння кадраў, ні памяншэння заробку працаўніц.

— Усяго ў нас працуе 1230 чалавек. Філіялы прадпрыемства дзейнічаюць у пасёлку Янавічы, у таксама Гарадку, Шумліліне, Лёзне, Новалукомлі. Кожны з іх мае сваю спецыялізацыю, — расказвае Наталія Буевіч, намеснік генеральнага дырэктара па эканоміцы і фінансавых пытаннях. — У Новалукомлі нядаўна засвоілі вялікі спектр так званых яярных тварагоў. Па-ранейшаму прадукцыя «Малако» карыстаецца добрым поўтам. У прыватнасці, мяккія сыры з Янавічэй,

лёзненскай паўцвёрдзя сыры і іншая. Каля 35 працэнтаў прадукцыі адпраўляем на экспарт у Расію. Відыма, у апошні час экспартныя пастаўкі трохі знізіліся, але нашу прадукцыю вельмі чакаюць спажываўцы ў суседняй краіне.

У цэлым на ААТ «Малако» вырабляюць каля 120 найменнай прадукцыі. Сярэдні заробак па прадпрыемстве болей за 750 тысяч рублёў. Кіраўніцтва ацэньвае эканамічнае становішча прадпрыемства як стабільнае. Галоўнае, на думку прадстаўнікоў прадпрыемства, вырабляць і даля ў якасню, экалагічна чыстую прадукцыю, якая абавязкова знойдзе свайго пакупніка.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

«…мясцовыя ўлады будуць больш уважліва разглядаць…»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— *Якім чынам будаўнічая галіна збіраецца выправіць няўную сітуацыю?*

— Па-першае, у міністэрстве цяпер разглядаецца варыянт павелічэння планавых паказчыкаў па будаўніцтве жылля, даведзеных да рэгіёнаў. Па-другое, тая ўстаноўка, што прапісана ва ўказе кіраўніка дзяржавы № 185 аб забеспячэнні шматдзетным сем’ям магчымасці ўключача ў спіс забудовшчыкаў жылля з дзяржапдатрымкаю на працягу трох месяцаў пасля пастапоўна ў на ўлік, зараз ужо ўзята на ўзбраенне і павіна выконвацца. Мясцовым органам улады пастаўлена задача ў хуткім часе, не пазней чым на працягу сакавіка, «разабрацца» з кожным чаргавіком з ўліку шматдзетных сем’яў наконнт таго, як яны збіраюцца вырашаць сваё жыллёвае пытанне. Трэба высветліць, каго ў якія спісы ўключачь, пры неабходнасці стварыць дадатковыя жыллёва-будаўнічыя кааператывы, выдзеліць дадатковыя зямельныя ўчасткі для тых, хто збіраецца пабудоваць індывідуальнае жыллё. Гэта неабходна зрабіць для таго, каб у тых сем’ях, якія зараз знаходзяцца на ўліку асобаў з патрэбай у паліпшэнні жылльвых умоў, дэкланд ведаць, які і якім чынам іх жыллёвая праблема будзе вырашацца сёлета ці ў наступным годзе.

Ставіцца галоўная задача — павялічыць аб’ём будаўніцтва жылля для шматдзетных сем’яў. Поўзна праца ў гэтым напрамку працягваецца з рэгіёнамі. Сёння яшчэ не ўсе вобласці падалі для аналізу неабходную інфармацыю і свае прапановы. Разлічваем атрымаць гэтыя звесткі з месцаў ужо на працягу гэтага тыдня.

— *Даволі вялікая колькасць шматдзетных сем’яў стаіць на ўліку асобаў з патрэбай ў паліпшэнні жылльвых умоў у сталіцы нашай краіны. Разам з тым, менавіта ў Мінску цяпер будуюцца шмат не вельмі танных дамоў не масавых серый, у якіх шматдзетным сем’ям будавацца не зусім «па кішэн»…*

— Так. На пачатку года ў жыллёвай чарзе Мінска знаходзіліся 2842 шматдзетныя сям’і. Сёлета было залпнанамна пабудавача для іх 870 кватэр. Відавочна, што гэты план цяпер неабходна мяняць у бок павелічэння. Па шматдзетных сем’ях зараз разглядаецца пытанне аб тым, каб у іх з’явілася магчымасць будаваць вялікія па плошчы кватэры, якія ўзводзяцца не толькі ў панельных дамах, але і ў каркісна-блочных і зборных дамах, дзе сабекошт квадратнага метра жылля істотна даражэйшы за наяўныя нарматывы па танных дамах масавых серый. Там спецыялістамі будаўнічай галіны цяпер прапануецца павялічыць аб’ём ільготнага крыдтавання для шматдзетных сем’яў з ўлікам рэальнага кошту такіх дамоў.

— *Сёння льготныя крэдыты даюцца па разліках, дзе ўлічваюцца мінімальныя нарматыўны кошт квадратнага метра жылля, які распрацаваны па панельных дамах масавых серый…*

— Так, можа, ёсць магчымасць у асобных выпадках распрацаваць і выкарыстоўваць нейкі іншы нарматыў па даражэйшым жыллі, каб шматдзетныя сем’і маглі будаваць сабе жыллё і ў больш камфортных дамах, каб у грамадзян быў поўны выбар.

— *Часам у рэдакцыю паступала інфармацыя, што асобныя шматдзетныя сем’і не вырашылі сваё жыллёвае пытанне нават за 3 гады…*

— Па стане на 1 студзеня 2006 года, у краіне ў жыллёвай чарзе стаяла 14 160 шматдзетных сем’яў. За апошнія тры гады для гэтай катэгорыі насельніцтва было пабудавана 14 тысяч 80 кватэр. Атрымліваецца, што амаль усе тагачасныя шматдзетныя сем’і вырашылі жыллёвую праблему. Такую выснову можна зрабіць, калі кіравацца выключна законамі арыфметыкі. У жонкі магло быць і так, што частка тых сем’яў яшчэ працягвае чакаць у чарзе ці працягвае пачатае будаўніцтва, а кватэры пабудавалі тых, хто стаў на ўлік толькі год таму. Цяпер мясцовыя ўлады павіны будучь больш уважліва разглядаць жыллёвую праблему кожнай шматдзетнай сям’і.

Сяргей КУРКАЧ.



Антыкрызісныя бізнэс-планы

Антыкрызісныя бізнэс-планы

Бізнэс-планы прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці на працягу сакавіка праверачь спецыялісты Камітэта па эканоміцы аблыканкама. Гэта павіны быць планы дзейняў ва ўмовах крызісных з’яў.

Старшыня Магілёўскага аблыканкама Пётр Руднік паставіў задачу: паводле вынікаў за першы сёлетні квартал прамысловасць рэгіёна павіна выйсці на ўзровень вытворчасці мінулага года. Як сведчаць папярэднія вынікі за першыя два месяцы года, пакуль выйсці на леташнія паказчыкі не ўдаецца.

— Мы будзем правяраць бізнэс-планы прадпрыемстваў гарадку і сельскіх раёнаў на якасць і адпаведнасць сённяшнім рэаліям, — паведаміў старшыня Камітэта па эканоміцы аблыканкама Мікалай Дуднінскі. Перш за ўсё, пільная ўвага будзе да раздзела аб прыцягненні інвестыцый, у тым ліку і замежных. Затым — паміжшнне выдатку, эканомія матэрыяльных рэсурсаў, энергазберажэнне. Фінансавы стан прадпрыемства, паказчыкі рэнтабельнасці і прыбытковасці.

І нарэшце, вельмі актуальнае пытанне аб памяншэнні складчых запасаў да 1 ліпеня на 30%. Бліжэйшым месяцам прадпрыемствам неабходна зрабіць поўныя захады, каб гэтыя запасы не павялічыліся.

Што датычыцца спажывецкага рынку, то Пётр Руднік паставіў задачу кантраляваць цэны і не дапусціць іх неабгрунтаванага павышэння. З праблемных пазіцый кіраўнік вобласці назваў кошту на рыбу і садавіну.

Ілона ІВАНОВА.

Зімаваць лепей разам

Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Мядзельскага раёна адкрыва аддзяленне кругласутачнага знаходжання для грамадзян сталага ўзросту і інвалідаў. Аб гэтым паведаміла старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага аблыканкама Ала МІКАЛУЦКАЯ.

Аддзяленне ўжо прымае першых пастаяльцоў. Усяго ж у ім змогуць размесціцца 30 чалавек, якім патрэбна догляд, — тыя, каму складана знаходзіцца ў адзіночку, цяжка правесці зіму ў аддаленых вёсках. У іх ёсць магчымасць шэсць месяцаў пахпыць у міні-доме-інтэрнаце, а затым вярнуцца дадому або пераехаць у звычайны дом-інтэрнат.

«Такія тэрытарыяльныя аддзелены кругласутачнага знаходжання добрыя тым, што людзі не адрываюцца ад мясцовасці, дзе пастаянна жывуць. У любы

Купляць жыллё ў вёсцы, а працаваць у горадзе

Помніцца, як у Баранавічах можна было купіць двухпакаёвую кватэру за 5 тысяч долараў. Прышоў дзевяць гадоў, і такая кватэра падабралася ўвосем разоў. А гэтыя адбываецца на рынку нерухомасці падчас фінансва-эканамічнага крызісу?

У агенцтвах па нерухомасці наракаюць на тое, што пачынаючы з канца мінулага года, колькасць здзелак рэзка ўпала. Кватэры на продаж выстаўлены, а пакупнікоў няма.

Сітуацыя з нерухомасцю найперш звязана з тым, што банкі павялічылі крэдытныя стаўкі. Пераважна большасць пакупнікоў набывалі кватэры на ўзятыя крэдыты. Цяпер людзі сталі больш асцярожнымі і не спяшаюцца браць грошы пад высокую працэнт, ды і чакаюць, а раптам панячэцца рэзкае падзенне ценяў на жыллё, і невядома, як сітуацыя складзецца на прадпрыемстве, дзе чалавек працуе. Спецыялісты не выключаюць, што вясной у Баранавічах адбудзецца некалькі паніжэнне ценя на кватэры, але абавлу не чакаецца.

— Сёння наша агенцтва можа прапанаваць даволі шырокі выбар кватэр, якія выстаўлены на продаж. Звязана гэта з тым, што прапановы перавышаюць

У Гомельскай вобласці падтоплена 820 га пойменных лугоў

У Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці падтоплена 820 га пойменных лугоў. Выхад вады на пойму адзначаецца на рацэ Прыпяць каля вёскі Чарніч. Пра гэта паведаміў начальнік цэнтра прапаганды пры Гомельскім абласным упраўленні МНС Дзмітрый ІСКРАНКОЎ.

Падобныя падтапленні ў раёне адбываюцца практычна кожную вясну — з-за нізкага размяшчэння поймаў, у выніку чаго пры разбуранні ледзянога пакрыва вада бесперашкодна разліваецца. Як будзе развівацца вясненняя паводка, залежыць ад сінаптычных умоў. Цяпер таўшычыя лёду на большасці рэк вобласці скла-

дае 15—30 см. Назіраюцца ваганні ўзроўняў вады з сутачнай інтэнсіўнасцю ад мінус 9 да плюс 5 см, што пакуль не выклікае апа-сенняў.

Як лічаць у аддзеле гідралогіі Гомельскага абласнога цэнтра па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя, паўсюднае ўскрыццё рэк вобласці пачнецца ў другой палове сакавіка. На большасці рэк вада выйдзе на пойму, аднак значнага разліву, паводле папярэдніх прагнозаў, не чакаецца. Разам з тым, ёсць верагоднасць падтаплення гаспадарчых аб’ектаў і прыватных дамоў у басейне ракі Прыпяць у Жыткавіцкім, Лельчыцкім і Петрыкаўскім раёнах. Дадатковае пад-

паздаронага былі знойдзены 70 фальшывых купюр вартасцю ў 100 і 500 расійскіх рублёў. Яны былі выраблены на калярывым прынтары. У зламасычна выяўлены таксама шматфункцыянальнае прыстасаванне (прынтар-сканер-капір), лісты фармату А-4 з выявай грацовых знакаў, тرافарэты для нанясення магнітных палос, хімічныя рэчывы і металазмяшчальныя фарбы. Згодна з экспертызаў, грашовыя білеты былі выраблены спосабам плоскага афсетнага друку.

Брылёўская спаржавая заваёўвае рынак

Да мінулага года спаржавую фасолу ў нашай краіне адважаліся вырошчваць хіба толькі дачнікі на сваіх сотках. Фермеры ж і буйныя ды малыя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы — ні за што. Прычыны наступныя: гэтую культуру трэба перапрацоўваць, для чаго неабходна мець тэхналагічнае абсталяванне і магутныя халадзільныя камеры.

І ўсё ж аматары гэтага прадукту знаходзілі яго ў крамах. Толькі быў ён імпартным, польскай ці расійскай вытворчасці, за што даводзілася расплачвацца валютай. А няўжо нельга наладзіць такую ж вытворчасць у нашай краіне? Аказваецца, можна.

Першы крок у гэтым напрамку зрабіў калектыв камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Брылёў» Гомельскага раёна, які шмат гадоў ужо ўзначальвае заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Беларусі, Герой Сацыялістычнай прашы Аркадзь Корбурас.

Летас упершыню ў рэспубліцы тут на 35-гектарнай плошчы пасадзілі спаржавую фасолу, якая павіна быць перапрацавана ў цыху КСУПа. Фінансавыя сродкі на яго будаўніцтва былі выдзелены з дзяржбюджэту, да якога далучыліся і грошы прадпрыемства. Ён (а гэта фактычна завод) з найноўшым французскім і італьянскім абсталяваннем узводзіўся цэлы год і ўстаў у строй дзейных летас у чэрвені. З таго часу беларускія пакеты з замарожанай спаржавай фасоліяй вагой ў 450 грамаў з’явіліся на паліцах крамаў, ствараючы канкурэнцыю аналагічным імпартным таварам, бо наша фасолія амаль на трыццаць працэнтаў таннейшая за апошнія. Быў ажыццэўлены і інвестыцыйны праект па вытворчасці кансерванчай фасолі.

Начальнік вытворчасці КСУПа Людміла Кашавенка і намеснік дырэктара па ідэалагічных пытаннях пазнаемлілі журналістаў з работай цыха, у якім занята ўсяго 8—10 чалавек. За змену тут перапрацоўваецца 12—14 тон прадукцыі. Гэта і спаржавая фасолія, і зялёны гарошак. Яны падкрасліваюць, што тым

самым дасягнуты закончаны працэс вырошчвання і прамысловы перапрацоўкі новай для нашай краіны гародніннай культуры.

Айчынная спаржавая фасолія, на жаль, не надта вядомая нашым пакупнікам у адрозненне ад заходніх спажываўкі новай для нашай краіны гародніннай культуры.

У якіх рэгіёнах больш за ўсё разыходзіцца спаржавая фасолія? У Гомельскай, Мінскай абласцях і ў сталіцы рэспублікі. Летас было замарожана 249 тон. Расійскія прадпрыемствы заключылі талды дагавор на закупку 180 тон і ўжо набылі амаль палову. Ім фасолія адгружаецца ў мясках вагой па 25 кілаграмаў. Здраэаецца і таке, што там яна расфасоўваецца і… пастаўляецца ў нашу краіну. Зноў імпорт?

— Няма сумнення, — гавораць Людміла Уладзіміраўна і Любоў Федараўна, — што прадпрыемства рэалізуе ўсю фасолію. І пойдзе далей. На сёлетні год плошчы пад фасолію будзе на 5 гектараў больш, а пад зялёны гарошак (летас ён займаў 60 гектараў) — на 40. У п’янах прадпрыемства таксама — поўная нагрузка абсталявання цыха. Глыбокай замарозкі будучь падлягчыцца морква, браколі, квяцістая капуста, буракі, цыбуля і г.д. Не выключана, што і грыбы, і ягады, ад чаго яны захавваюць свае якасныя характарыстыкі. І яшчэ. З гэтых замарожаных фруктаў і гародніны ў спалучэнні са спаржавай фасоліяй брылёўцы наладваць выпуск розных асарці-сумесей, дзе кансервантамі будучь толькі соль і цукар. І ніякіх вогтаў і хіміі. Таму гэты прадукцыя можа выкарыстоўвацца як у дзіцячым, так і дзіетным харчаванні.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

У Год роднай зямлі — маштабны

«Тыдзень лесу»

Агульнарэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу-2009» сёлета аб’яднае быць яшчэ больш маштабнай у параўнанні з мінулымі аналагічнымі акцыямі. Да прыкладу, летас у «Тыдні лесу» бралі ўдзел 60 тысяч чалавек, якія сумеснымі намаганнямі высадзілі 30 мільёнаў дрэў. А з ўлікам таго, што зараз акцыя прымеркавана да Года роднай зямлі, аб’яўленага Указам Прэзідэнта, цікаўнасць да мерапрыемства толькі павялічылася. Заўкі на ўдзел у сёлетнім «Тыдні лесу», які пройдзе ў сярэдзіне красавіка, ужо пачалі паступаць у рэспубліканскі аргамітэт акцыі.

Як паведамілі ў Міністэрстве лясной гаспадаркі, сюды, напрыклад, звярнуліся з Апарату ўпаўнаважанага па справах рэгілі і нацыянальнасцёў з просьбай аказаць садзейнічанне ва ўдзеле ў «Тыдні лесу» прадстаўнікоў розных нацыянальных дыяспар, што пражываюць на тэрыторыі Беларусі. Скажам, украінская дыяспара хацела б паўдзельнічаць у памятных пасадках дубу — сімвала Украіны — у гонар 195-годдзя вядомага Украінскага літаратурнага класіка Тараса Шаўчэнка.

Завялі пра сваё жаданне ўзяць удзел у акцыі выкладчыкі і студэнты Гомельскага педуніверсітэта, прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацый і сродкаў масавай інфармацыі. Чакаецца, што акцыю падтрымаюць кіраўнікі і супрацоўнікі органаў дзяржаўнага і мясцовага кіравання, парламентарыі, дыпламатычны корпус, установы адукацыі і культуры.

Адначасова ў лясгасах краіны пачалася актыўная падрыхтоўка да правядзення «Тыдня лесу»: рыхтуюцца праграмы мерапрыемстваў, аб’екты, прылады працы. У найбліжэйшыя аб вытворчыя лесагаспадарчыя аб’яднанні накіруюць у Мінлэсгас пералік аб’ектаў, падрыхтаваных да прыёму ўдзельнікаў акцыі.

Сяргей РАСОЛЬКА. «Ліванская пятля» зацягнула злачынцаў

Чатыры жыхары Бабруйска шляхам выкарыстання камп’ютарнай тэхнікі і спосабу крадзяжу грошай з банкаматаў — «Ліванская пятля» блакавалі пластыкавыя карткі грамадзян.

Пасля чаго, быццам добрыя чараўнікі, прыходзілі разубюленым карыстальнікам банкамату на дапамогу. Удалалынікі пластыкавых карткаў даверліва паведамлялі незнаёмым людзям пінокод. Апошнія ж, разблакаваўшы картку, грошы з рахунка забіралі сабе. Пазней злачынцы дыталі, каб даведацца пін-код, вышвешалі на банкаматах уласны кантактны нумар пад выглядкам службавога тэлефона банка, куды трэба звяртацца пры непаладках з чыстымі банкаматам.

— Такімі чынам былі скарчэна на больш як 9 мільёнаў рублёў, — паведамілі ў пракураторы Магілёўскай вобласці. — Усе 4 злачынцы прыгавораныя судом Кіраўскага раёна за крадзех да розных мераў пакарання — ад 6 да 11 гадоў пазбаўлення волі.

Надзея ДРЫЛА.

Здарэнні

Небяспечныя...

40-гадовы жыхар пасёлка з прыгожай назвай Любоў Жлобінскага раёна ў адным споднім выбег са свайго дома, калі прагнуў ад дымнага смуроду. Між іншым, менавіта гэты яму выратавала жыццё. Напярэддні ён распаўлі печ. У ёй былі невялікія трышчыны, але гаспадар не надаваў гэтаму ўвагі. Побач стаяла драўляная перагародка, на якую і трапілі іскры з распаленай печы, калі мужчына заснуў. Ён прагнуўся, калі дрэва пачало тлечь і пакокі быў напоўнены дымам. Далей ён зрабіў усё, як кажуць выратавальнікі, па правлах. Ад суседа выклікаў супрацоўнікаў МНС, паклікаў на дапамогу іншых, і не стаў біць шкло ў вокнах дома. Менавіта таму, калі прыехалі спецыялісты і затушылі польмя, высветлілася, што пацярпела маёмасць ў доме, але ж сам будынак застаўся цэлым.

Аналагічны выпадак у вёсцы Прыбудоў таго ж раёна. Пенсіянер пералатліў печ настолькі, што спачатку пачала тлечь, а потым загарэлася балка драўляная перакрыцця ля столі. Мужчына пачуў пах дыму і адрэз ж выклікаў выратавальнікаў, якія не далі агню разысціся. У выніку пашкоджана два квадратныя метры столевага перакрыцця.

З-за пералату печы і парушэння тэхнікі бяспекі пры будаўніцтве пацярпела і лезня грамадзяніна з Рэчыцы. Між іншым, яна была пабудавана чворць стагоддзя таму, але ж парушэнне ў рэшце рэшт нагадала пра сабе.

На шчасце, ва ўсіх гэтых выпадках людзі не пацярпелі. Ірына АСТАШКЕВІЧ

ЛІЦЭІСТКА НА ДАРОЗЕ

Па аўтамагістралі Кобрыв—Гомель ехаў беспрацоўны з Пінска. Каля в. Новы Двор ён наехаў на дзятчынню, якая лжыла на праезнай частцы дарогі.

Як апынулася вучаніца ліцэя ноччу на аўтамагістралі, высвятляе міліцыя. Пацярпелая знаходзіцца ў бальніцы.

Сымон СВІТУНОВІЧ.

ПЕРАБАГАЎ НА ЧЫРВОНАЕ СВЯТЛО

На скрыжаванні вуліц Леніна і Машэрава ў Брэсце школьнік 1998 года нараджэння перабягаў дарогу на чырвонае святло і трапіў пад колы машыны. Дзіця атрымала цялесныя пашкоджанні і дасталена ў бальніцу.

Яна СВЕТАВА.

ЗАХЛАМЛЕННЕ КАЛІДОРА + ЦЫГАРЭТА = НАЧНАЯ ЭВАКУАЦЫЯ

29 чалавек, з іх пяць дзяцей давялося эвакуяваць з «маласямейкі» ў выніку пажаху ў пад’ездзе шматпавярховага дома па вуліцы Максіма Багдановіча ў Гомелі. Жыхары адной з кватэр на шостым паверсе рабілі ремонт, з нагоды чаго вызвалі сваё памяшканне ад старой мэблі і пакінулі яе на праходзе. Хто ёю скарыстаўся ноччу — зараз ужо нельга даведацца, але ж выратавальнікі мяркуюць, што пажар пачаўся са звычайнай цыгарэты, пакінутай у калідоры. Моцнае задымленне памяшканняў змусіла да экстрэмальных мераў, якія супрацоўнікі МНС праводзілі ў 4 гад

4 сакавіка
2009 г.
№ 8 (160)

«ДЭПУТАЦКІ» МІЛЬЯРД НА НОВУЮ ПАЛІКЛІНІКУ

На пытанні карэспандэнта адказвае член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, намеснік старшыні Мінскага гарадскога Савета, галоўны ўрач Мінскага кансультацыйна-дыягнастычнага цэнтру А.В. Талкачоў. Тэма гутаркі: павышэнне ролі дэпутатаў і пастаянных камісій Саветаў у справах мясцовай улады.



— **Анатоль Васільевіч, вы адносна нядаўна сталі сенатарам. Чым для вас гэтыя тры з нечымі месяцамі запамініліся асабліва?**

— Удзелам 6 лютага ў пасяджэнні Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савета Рэспублікі. Тады ў час справаздачы старшыні Мінскага гарадскога Савета М. Матусевіча (ён дакладваў пра тое, што робіцца ў сталіцы для павышэння ролі дэпутатаў і пастаянных камісій гарсаветаў у справе рэалізацыі асноўных задач сацыяльна-эканамічнай палітыкі дзяржавы) я прысутнічаў у дзюжх іпастасях: як член Савета Рэспублікі і як прадстаўнік Мінскага гарадскога Савета. Намеснікам старшыні апошняга я працоў ўжо некалькі гадоў і, такім чынам, гэта была таксама і мая справаздача. Так што для мяне, як вы самі разумееце, яна стала ў пэўным сэнсе спецыяльным экзаменам.

На мой погляд, тады адбылася карысная і зацікаўленая размова. А для мяне яна была цікавай удвая. Па-першае, я рэальна ўбачыла, наколькі сур'ёзна і адказна ў Саветах Рэспублікі ставіцца да актывізацыі органаў мясцовага самакіравання, якую вялікую увагу надаюць павышэнню статусу дэпутатаў мясцовых Саветаў і іх пастаянных камісій. Па-другое, я атрымаў выдатную магчымасць паглядзець на вынікі работы нашага гарадскога Савета нібы іншымі вачыма, з рэспубліканскай вышэйняй патрабаванняў, разам з іншымі ўдзельнікамі пасяджэння аб'ектыўна ацаніць работу Мінскага гарадскога Савета, назваць плюсы і мінусы ў яго дзейнасці. Увогуле лічу правільнай практыку, калі членамі Савета Рэспублікі становяцца прадстаўнікі органаў мясцовай улады. Мяркую па сабе.

— **І якое галоўнае ўражанне ў вас, у першую чаргу як члена прэзідыума гарсавета, засталася ад таго «разбору плётаў»?**

— Калі ў двух словах, тое пасяджэнне запаміналася строгай і дзелавой атмасферай. Не буду хаваць, прыёмна было пацужу станючы ў цэлым аднаку шматграннай работы дэпутатаў і пастаянных камісій па тэме справаздачы. Аднак для мяне і іншых прадстаўнікоў гарсавета больш актуальнымі былі крытычныя заўвагі і парадзі, якія прагучалі ў ходзе размовы. Яны датычыліся недахопаў у арганізацыі кантролю за выкананнем асобных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця сталіцы. Ва ўмовах паглыблення сувеснага фінансава-эканамічнага крызісу перад гарадскім Саветам была пастаўлена задача засяродзіць увагу на праблемах рэальнага сектара эканомікі, павышэнні канкурэнтаздольнасці прадукцыі мінскіх прадпрыемстваў, росце іх экспартнага патэнцыялу, тэхнічным і тэхналагічным пераабсталяванні і рэструктурызацыі вытворчасці. Цяпер прэзідыум, пастаянныя камісіі працуюць над рэалізацыяй гэтых задач.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЯК ЗАПОЎНІЦЬ РАБОЧЫЯ ВАКАНСІІ?

На прэзідыуме Аршанскага гарадскога Савета дэпутатаў аналізавалі, як рэалізуецца дзяржаўная праграма па вываду з вакацыі ў Оршы.

ёй прафесіі праблематычна. — Якія ж мерапрыемствы плануе праводзіць аддзел моладзі сёлета, каб зацікавіць выпускнікоў школ набываць рабочыя спецыяльнасці? — спыталі дэпутаты лідара моладзі. Алег Смірноўскі раскажаў, што плануецца шэраг конкурсаў прафесійнага майстэрства па спецыяльнасцях: токар, фрэзероўшчык, слесар, зваршчык, прадавец, цырульнік, сантэхнік, бармэн — усяго 20 найменняў спецыяльнасцяў будзе папулярна рэалізавана. Сумесна з гарадскім аддзелам адукацыі і цэнтрам занятасці запланавана і правядзенне акцыі «Кірмаш вакацыі» для выпускнікоў школ.

На яго погляд, неабходна, каб падлеткі адчулі ўвагу гарадскіх уладаў і да іх працаўладкавання. Падчас летніх канікулаў трэба актыўна прыцягваць моладзь да некваліфікаванай працы ў будаўнічых атрадах па ўкладцы тратуарнай пліткі, упадкаванні гараджа. Аб'ектаў, дзе патрабуюцца рабочыя рукі, у горадзе дастаткова, і моладзь зможа зарабіць такім чынам на кішэнныя расходы. Ды і правапарушэнняў будзе менш. Тэма ж падлеткавай значнасці прапанавана актуальна ў горадзе.

Дэпутаты, заслухавшы Алега Смірноўскага, унеслі шэраг прапановаў, якія запісаны ў пастаноўку. Так, напрыклад, прапанавана, што трэба канкрэтызаваць аб'явы базавых прадпрыемстваў ў дачыненні да прафесійнага выхавання ці ліцэя, каб забяспечыць навукаўнае моладзі па рабочыя спецыяльнасці на сучасным абсталяванні. Варта было б вярнуць на прадпрыемствы наставніцтва (якое б атлачвалася), вопытных рабочых высокага разраду ў дачыненні да моладзі на прадпрыемствах. А сёлётні выпускнікоў школ арыентаваць канкрэтна на тыя спецыяльнасці, якія адкрываюцца на новых і адноўленых прадпрыемствах. Так, напрыклад, плануецца аднаўленне камбіната панельнага домабудавніцтва, і там чакаюцца вакацыі на шэраг спецыяльнасцяў.

Заўважана, што праблема моладзі дэпутаты ўзнімаюць на сесіях і прэзідыумах не першы раз. Ды вырашаюцца яны марудна. Значыць трэба зноў і зноў дэпутатам корпусу гаварыць пра неабходнасць іх вырашэння.

Вольга ШУТАВА.



Самы вялікі па колькасці насельніцтва ў Шаркоўшчынскім раёне — Германавіцкі сельскі Савет. 55 населеных пунктаў, альбо 40 на 15 кіламетраў — лічы, згадзіцца, не малява. Але старшыня Савета дэпутатаў і выканаўчага камітэта Крысціну ЯСЮКЕВІЧ і сакратара сельскага Савета Лідзію ГІНЬКО (на фотаздымку) гэтыя лічбы не палохаюць, бо на сваіх пасадках яны ўжо з добрым стажам. Некалькі гадоў таму ў Германавічах створаны аграгарадок і асноўны цяжар рэканструкцыі населенага пункта ляжыць на плячах менавіта мясцовай улады. Па выніках конкурсу на лепшае добраўпарадкаванне населеных пунктаў Германавіцкі

сельскі Савет займаў першае месца ў вобласці. Цяпер у старшыні і сакратара клопатаў не паменела, бо на тэрыторыі сельскага савета — у суседняй вёсцы Вялікае Сяло, што на высокім беразе Дзісны, таксама будзеца аграгарадок, хутка там з'явіцца паліклініка, ашчадны банк, паштовае аддзяленне, Дом рамёстваў, Дом культуры. Але ў Крысціны Станіславаўны Ясюкевіч (на фота злева) і Лідзіі Антонаўны Гінько ўжо ёсць вопыт, загартоўка і не менш галоўнае — жаданне заўсёды абараняць інтарэсы жыхароў, хто жыве на гэтай зямлі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АНТЫКРЫЗІСНА ЭКАНОМІКА

МАЛЫ ЗАЛАТНІК, ДЫ ДАРАГІ

На прадпрыемствах электраэнергетыкі і газавай гаспадаркі Гродзеншчыны паказчык энергаберажэння склаў мінус 17 працэнтаў пры заданні 13,5 працэнта. Сёлета гэты паказчык, падкрэсліў на апошняй сесіі абласнога Савета дэпутатаў старшыня аблвыканкама Уладзімір Саўчанка, будзе пад асаблівым кантролем, як і пытанне павелічэння ўдзельнай вагі мясцовых відаў паліва.

Сярод сённяшніх найбольш маштабных праектаў — будаўніцтва Гродзенскага ГЭС. Прычынова новай задачы ставіць і рашэнне аб узвядзенні ў Астравецкім раёне атамнай электрастанцыі. У кароткіх тэрмінах трэба будзе шмат папрацаваць над развіццём будаўнічай базы, вытворчай і сацыяльнай інфраструктуры гэтага раёна.

Пры гэтым глабальныя праекты не робяць другародным пытаннем развіццё малой энергетыкі. Прыклад паказвае ААТ «Гродна

Хімвалакно», дзе ўжо ўсталявана 9 аграгатаў агульнай магутнасцю 27 мегават. Па сутнасці, гэта яшчэ адна ЦЭЦ у абласным цэнтры. Міні-ЦЭЦ у ААТ «Краснасельбудматэрыялы» выкарыстоўвае цэлаю адходных газаў ад працы газаваршчывых устаноў для вытворчасці пары і цэлкам забяспечвае патрэбы двух заводаў — азбестамэцэнных вырабаў і вапнавага. Дзве газатурбінныя ўстаноўкі па 8 МВт кожная летася ўведзены ў эксплуатацыю ў ААТ «Гродна Азот». А на міні-ЦЭЦ магутнасцю 2,5 МВт прадпрыемства «Мастодэрж» сыравінай для вырабу электраэнергіі служыць мясцовае паліва — шчопак. Акрамя таго, другое жыццё сёлета атрымае пабудавана больш чым паўстагоддз таму Жамыслаўскага міні-ГЭС на рэчцы Гаўя ў Іўеўскім раёне.

Есць на Гродзеншчыне і першы вопыт выкарыстання энергіі ветру — тры ветру-ўстаноўкі сумарнай магутнасцю 321 кВт

працуюць на тэрыторыі СВК «Свіцязька-2003» Карэліцкага раёна. За паўгода на іх рахунок 48 тысяч кілават-гадзін электраэнергіі — 12,3 працэнта ад агульнага спажывання. Цяпер аналізуюцца мэтазгоднасць размяшчэння ветранэргаўстановак (маніторынг па хуткасці і магутнасці ветру) на пляцоўках каля ААТ «Гродна Хімвалакно» і вёскі Грабнікі Навагрудскага раёна.

Гэтыя і іншыя праекты працуюць на вырашэнне агульнаабласной задачы — да 2010 года напалову забяспечыць сябе электраэнергіяй уласнай вытворчасці. Дарчы, у гэтай справе, безумоўна, вельмі спатрэбяцца і замежныя інвестыцыі. Паводле ацэнкі прадстаўніка нямецкай энергетычнай кампаніі, які дзямі пабыўваў на Гродзеншчыне, хуткасць ветру ў некаторых раёнах вобласці дастаткова для эфектыўнай работы ветрагенератараў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ХТО ПРЫЕДЗЕ Ў ВІЛЕЙКУ?

Як мяркуюць мясцовыя ўлады, кадры ўдасца прывабіць жыллём

У кожнага невялікага населенага пункта — свае асаблівае падчас рэалізацыі дзяржаўнай праграмы развіцця малых гарадоў. Бо для таго, каб сапраўды дасягнуць станоўчых вынікаў, абавязкова неабходна ўлічваць мясцовыя ўмовы. Нездарма ў кожным такім паселішчы быў прыняты асобны план. Да прыкладу, у Вілейцы значная ўвага надаецца будаўніцтву жылля. За кошт гэтага спадзяюцца прыцягнуць патрэбных спецыялістаў, якія адсюль з'ехалі ў цяжкія часы. Цяпер на Вілейшчыне з'яўляюцца новыя магчымасці — у гэтым пераконаўся, калі наведваў гэтыя маляўнічыя мясціны.

Ад заняпаду да росквіту

Вілейка мае багатую гісторыю — месцічы сцявяджэння, што іх родны горад узнік не пазней чым у XIV стагоддзі. Доўгі час лічылася, што датыч заснавання з'яўляецца 1599 год. А пасля аказалася, што папярэднік горада — двор Куранец, менавіта тут і з'явілася Вілейка. Яна знаходзілася ва ўласнасці многіх магнатаў і заўжды лічылася даволі бойкім месцам, паколькі тут праходзілі многія гандлёвыя шляхі. Так, каралі па Вілі праз Нёман і Балтыку хадзілі ажно да Гданьска. Чаго толькі не перавозілі! Па «воднай магістралі» спляўлялі лес, хлеб, футра, мёд, воск, рыбу ды шмат чаго іншага.

Значэнне гэтага маршруту пасля зменшылася, Вілейка была забудавана пераважна драўлянымі дамамі. З адметнасцю можна ўзгадаць хіба што піваварны завод ды... каменную турму (якая, дарчы, існавала да 1950-х гадоў). Але забудова горада (такі статус мястэчка атрымала 3 мая 1795 года) фарміравалася правільнымі кварталамі — такая «схема» захавалася і да нашых дзён. Нельга не ўзгадаць і наступны факт: у 1939 годзе Вілейка стала абласным цэнтрам. Праўда, такі статус быў нядоўга — да 1944-га.

Даволі адметная падзея для Вілейшчыны — будаўніцтва вядомага завода «Зеніт». — У Вілейцы было 15 тысяч жыхароў, а з узвядзеннем новай вытворчасці сезоннага зна-

чэння колькасць насельніцтва ўзраста больш чым удвая, — заўважвае намеснік старшыні Вілейскага райвыканкама Аляксандр Сталька. — На «Зеніце» працавала да 4 тысяч работнікаў, прыйшоў магутны інтэлектуальны патэнцыял з усяго Саюза. На заводзе размяшчаліся выгадныя абарончыя заказы і ў свой час гэта было перспектыўнае, паспяховае прадпрыемства. У постсавецкі перыяд, падчас канверсіі, наладжана вытворчасць прыйшла ў заняпад. Аднаўленна, быў вельмі высокі ўзровень беспрацоўя, многія вымушаны былі пераехаць у пошуках месца працы.

На жаль, даводзіцца канстатаваць: з таго крызісу «Зеніт» наўрад ці ўжо здолее выйсці. Прадпрыемства выжывае як можа — імкнучыся наладзіць супрацоўніцтва з МА-Зам, БелаЗам, КАМАЗам, МТЗ. Аднак былых аб'ёмаў, зразумела, ужо не дасягнуць. Цяпер на «Зеніце» амаль у чатыры разы менш работнікаў, чым было калісьці, — тут працуюць 1,2 тысячы чалавек. Тым не менш, завод застаецца горадаўтваральным прадпрыемствам і ад яго вытворчых вынікаў напрумаму залежыць сацыяльна-эканамічнае становішча ўсяго раёна.

— Усяго на Вілейшчыне прамысловы сектар прадстаўлены 13 суб'ектамі гаспадарання, — адзначае старшыня Вілейскага райвыканкама Яўген Сініла. — Адно з буйных прадпрыемстваў — завод «Буддзталі», дзе працуюць 870 чалавек. Тут выпускаюць дзвярныя блокі. Большая частка прадукцыі адпраўлялася на экспарт, таму адчуваўся цяжкасці з рэалізацыяй. А вось у філіяла Маладзечанскай мэблевай фабрыкі такіх збоў не было, паколькі заказы ў іх распісаны на чатыры месяцы ўперад. Няма запасаў гатовай прадукцыі на складах і ў Вілейскага гармалазавода. Яны арганізавалі рэалізацыю па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Але не толькі — атрымалі атэстацыю ва Украіне (паколькі расіяне не атэставалі) і пастаўляюць сваю прадукцыю на гэтыя даволі ёмісты рынак.

Усе шматдзетныя сем'і — з кватэрамі

У Вілейцы распрацаваны ґрунтоўны план будаўніцтва жылля да 2011 года. У адпаведнасці з гэтым дакументам аб'ёмы мяркуюцца значна павялічыць. Зразумела, планы будуць карэктавацца, але, як спадзяюцца ўлады, толькі ў бок павышэння. Так, калі на мінулы год заданне па ўвядзенні ў эксплуатацыю жылых дамоў складала 16,4 тысячы квадратных метраў, то па факту было здадзена 19 тыс. Сёлета плануецца

Жыллёва-будаўнічыя кааператывы фарміруюцца з тых, хто стаў на ўлік у 2005—2006 гадах. Цяпер у горадзе 270 свабодных участкаў, якія пры жаданні чалавек можа атрымаць.

здаць 21 тыс. кв. м, у наступным годзе — 26 тыс., а ў 2011-м — ужо 30 тыс. У сярэднім у дамах ЖБК штогод будуюцца па 100-140 кватэраў, а мяркуюцца выйсці на 200. Гэта дазволіць вырашыць кватэрнае пытанне вілейчан. Паводле інфармацыі Яўгена Сінілы, сёння ў чарзе на паліпаўненне жыллёвых умоў стаіць 1630 сем'яў. Няцяжка падлічыць, колькі спатрэбіцца часу, каб задаволіць патрэбу ўсіх ахвотных.

— Сітуацыя не такая крытычная, як падаецца на першы погляд, — упэўнены Аляксандр Сталька. — У бліжэйшыя 3-5 гадоў чаргу ўдасца значна зменшыць. Гэта магчыма зрабіць як праз будаўніцтва кватэр у складзе ЖБК, так за кошт індывідуальнага будаўніцтва. Дарчы, цяпер жыллёва-будаўнічыя кааператывы фарміруюцца з тых, хто стаў на ўлік у 2005—2006 гадах. Цяпер у горадзе 270 свабодных участкаў, якія пры жаданні чалавек можа атрымаць. У гэтых месцах ужо маецца ўся неабходная інжынерная інфраструктура, каб без усялякіх перашкодаў пачынаць будаўніцтва. Сфарміравана

адпаведная база звестак і ў вёсцы. Апошнім часам значна спрошчана сістэма атрымання тут участкаў для будаўніцтва. Так што варыянтаў для вырашэння жыллёвага пытання хапае.

Значныя прэфэрэнцыі даюцца шматдзетным сем'ям. Ім выдзяляецца субсідыя ў памеры 10 працэнтаў ад агульнага кошту жылля, а астатнія выдаткі пакрываюцца льготнымі крэдытамі пад 3 працэнта гадзавых на 40 гадоў. Як адзначаюць у Вілейскім райвыканкаме, на працягу бліжэйшых двух гадоў усе шматдзетныя сем'і будуць забяспечаны жыллём. Усяго іх 111: цяпер 54 — у раённым цэнтры, 57 — у вёсцы. Пэўная колькасць сем'яў ужо ўключаны ў склад ЖБК і зусім хутка справяць уласны.

Летася ў Вілейцы ў межах інвестыцыйных праектаў па праграме развіцця малых гарадоў быў узведзены 25-кватэрны сацыяльны дом. Затраты на гэта склалі 2 мільярды рублёў. Частка кватэр была выдзелена для ліквідатараў, таксама заселены інваліды, дзці-сіроты.

Будаўнікі вяртаюцца з Расіі

У генеральны план забудовы Вілейкі цяпер уносяцца пэўныя карэктывы. Праектуюцца новыя мікрараёны, адводзіцца тэрыторыя пад індывідуальныя домікі. Як паведамаў Аляксандр Сталька, і ў далейшым захавана прыкладна роўныя суадносіны паміж шматпавярховікамі і сядзібнай забудовай. 15—20 гадоў таму пачалося абудаванне мікрараёна па вуліцы Незалежнасці. У гэтым масіве было пабудавана 1,5 тысячы кватэр. Але жыллёвае пытанне такім чынам усё ж не ўдалося канчаткова вырашыць. Атрымліваецца сапраўдны парадокс: за гэты час колькасць насельніцтва ў Вілейцы зменшылася з 32 да 28 тысяч чалавек, быў узведзены цэлы мікрараён, а жыллёвая чарга засталася вялікай. Як адзначаюць спецыялісты, так адбылося з-за таго, што змянілася канстандаўства ў частцы пастаноўкі на ўлік. Таму чаргавікі цяпер не абавязкова «бексцэрныя».

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Заканадаўства павінна быць дастаткова стабільным, каб грамадзяне, у тым ліку і прадпрыемальнікі, маглі будаваць доўгатэрміновыя планы.

Не магла не пацікавіцца, як Канстанцін Сімановіч ацэньвае апошняе змяненне заканадаўчай базы ў частцы развіцця прадпрыемальніцтва, як, на яго думку, змяніліся ўмовы гаспадарання для недзяржаўных суб'ектаў.

— Амаль не змянілася, — канстатаваў дырэктар прадпрыемства. — Я заўсёды вітаю ўсё, што робіцца на карысць і для падтрымкі вытворчасці, аднак лічу, што пакуль зроблена мала. У нас сёння для сферы гандлю ўмовы гаспадарання створаны лепшыя, чым для вытворцаў. Есць яшчэ над чым папрацаваць. Працэс пайшоў, аднак не ўсё змяняецца адразу. У сельскай мясцовасці сёння дастаткова выгадна працаваць. Думаю, там будуць адкрывацца новыя вытворчасці.

Ва ўмовах крызісу дзяржаве трэба звярнуць увагу не на прадпрыемствы-аўтсайдыраў, каб іх падтрымліваць, а сканцэнтравана на моцных прадпрыемствах, перадавіках. Мы ўсё адно ад гэтага нікуды не дзнемся — гэта логіка жыцця. Ва ўсім свеце вытворцам памнашаюць крэдытныя стаўкі, зніжаюць падаткі, асабліва, калі прадпрыемства — экспартёр. Гэта курцыя, якая нясе заплаты ўйкі. Я не прылічлі таго, каб на Беларусі развіваць толькі экспарт. Трэба ствараць свае высокатэхналагічныя вытворчасці — прычым не толькі па імпартазамішчэнні. Напрыклад, па зборы легкавых аўтамабіляў. Сёння амаль усе замежныя аўтамабільныя вытворцы ўжо выдць зборку сваіх машын на тэрыторыі Расіі. А гэта падаткі, працоўныя месцы. Трэба сур'ёзна ставіцца да інвестараў.

Для стымулявання развіцця айчыннага бізнесу я прапанаваў бы на два гады вызваліць прадпрыемальнікаў-пачаткоўцаў ад выплаты падаткаў. Толькі б адкрываліся! Хочам мы ці не, але буйныя прадпрыемствы будуць скарачаць людзей (іх прадукцыя сёння не канкурэнтаздольная). І для таго, каб пазбегнуць сур'ёзных сацыяльных узрушэнняў, трэба стварыць альтэрнатыву (прадпрыемальніцтва прадугледжвае самазанятасць). Няхай прадпрыемальнікі зарабляюць грошы. Не трэба гэтага баяцца. Грошы ж усё роўна застаюцца ў краіне, на іх будуць набывацца нашы тавары, аказвацца паслугі.

Сярод асноўных фактараў, якія тэрмозяць развіццё прадпрыемальніцтва ў Беларусі, я вылучу два: гэта вялікая колькасць кантралюючых органаў і вельмі складаная падатковая сістэма. Нідзе ў свеце так часта не змяняецца заканадаўства, як у нас. Заканадаўства павінна быць дастаткова стабільным, каб грамадзяне, у тым ліку і прадпрыемальнікі, маглі будаваць доўгатэрміновыя планы. Наша падатковая палітыка павінна стаць больш мяккай, акрамя таго неабходна працягваць далейшае спрашчэнне падатковай сістэмы. Чым больш яна складаная, тым вышэйшая верагоднасць памылкі.

Інга МІНДАЛЁВА.

«ДЭПУТАЦКІ» МІЛЬЯРД НА НОВУЮ ПАЛІКЛІНКУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Я паглядзеў, так бы мовіць, той пералік прэтэнзій Савета Рэспублікі да Мінскага гарадскога Савета. Яны даволі сур'ёзныя, і каб ліквідаваць усё недахопы, давадзецца ўпарта папрацаваць. Справіцеся?

— Упэўнены. І паверце, гэта ўва мне гаворыць не казёны местачковы аптымізм. Я ведаю патэнцыял мінскіх дэпутатаў, іх вопыт і здольнасці. Вялікім плюсам лічу тое, што наш гарадскі Савет імкнецца працаваць у цесным узаемадзеянні з мясцовай выканаўчай уладай.

Падрыхтаваныя да сесіі праекты рашэнняў мы ўдакладняем з упраўленнямі і намеснікамі старшын Мінскага гарвыканкама, яго юрыдычным аддзелам. І заўвагі і парадкі за тым уважліва вывучаюцца членамі пастаяннай камісіі і прэзідыума Савета. І калі дэпутатамі Савета меркаваным супрацоўнікаў гарвыканкама прызначаюцца слухнымі і мэтазгоднымі, яны ўносяць у праекты рашэнняў. Гэты парадак работы можа здацца банальным і рутынным, але ён дазваляе нам часта пазбягаць памылак і недарэчнасцяў.

Менавіта на такім прынцыпе рыхталіся і прымаліся на сесіях Савета важныя для сацыяльна-эканамічнага развіцця сталіцы дакументы. Напрыклад, на такой з'ездзе запатрабаванай і папулярнай у яе жыхароў тэме, як ахова здароўя. Гэта праграма дамаграфічнай бясекі сталіцы, тэрытарыяльна праграма дзяржаўных гарантый па забеспячэнні мінчан медыцынскай дапамогай, праграма развіцця фізічнай культуры і спорту і шэраг іншых. На прэзідыуме гарадскога Савета была заслухана справаздача аб рабоце Пастаяннай камісіі па ахове здароўя і сацыяльнай абароне.

— Будзем шчырымі. Сярод значнай часткі насельніцтва, ды і многіх дэпутатаў мясцовых Саветаў пануе меркаванне, што іх магчымасці як прадстаўнікоў сваіх выбаршчыкаў моцна абмежаваныя раённай, гарадской ды і абласной бюракратыяй, і маўляў, колькі не ўпінайся, а пераадолець яе супраціўленне практычна немагчыма. Ды і навошта? У выканкамах усё роўна вырашаць па-свойму, як захочуць. Вы згодні з такой пазіцыяй?

— Абсалютна не згодні. Многае залежыць ад пазіцыі старшын мясцовых Саветаў, саміх дэпутатаў, іх накіраванасці на канкрэтныя справы, настойлівасці, рашучасці і гнуткасці.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Октябрьский районный исполнительный комитет Гомельской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельных участков.

Информация по лотам	Лот № 1	Лот № 2
Кадастровые номера и адреса земельных участков, которые предполагается передать в аренду по результатам аукциона, их количество и размеры, целевое назначение	кадастровый номер земельного участка – 324055100001006991; адрес: Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Советская, 26; площадь: 0,1492 га; назначение: земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома	кадастровый номер земельного участка – 324055100001007010; адрес: Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Советская, 48а; площадь: 0,0286 га; назначение: земельный участок для размещения объектов розничной торговли
Сроки аренды земельных участков	50 лет	50 лет
Характеристика расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и инженерно-геологических условий	участок свободен от застроек	участок свободен от застроек
Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории	места и условия подключения к инженерным сетям определяются техническими условиями с учетом нагрузок на стадии изготовления проектно-сметной документации	
Начальная цена права заключения договора аренды	6526 (шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) белорусских рублей	30184 (тридцать тысяч сто восемьдесят четыре) белорусских рубля

Аукцион состоится в 10.00 22 апреля 2009 года в зале заседаний райисполкома (1 этаж) по адресу: Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Советская, д. 57. Аукцион является открытым, проводится комиссией райисполкома по организации и проведению аукционов по предоставлению земельных участков в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются в кабинете № 316 Октябрьского райисполкома со дня опубликования данного извещения по рабочим дням с 9.00 до 17.00 до 27 марта 2009 года.

Адрес и номер контактного телефона комиссии: 247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Советская, д. 57, тел.: 802357-21472.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в указанный срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду, а также заверенную копию платежного поручения о внесении задатка.

Кроме того, в комиссию представляются документы в соответствии с п. 12 Положения о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-

ные и ўжо потым, выходзячы ў першую чаргу з інтарэсаў мінчан, даюць станоучы ці адмоўны адказ.

— Паслухаць вас, дык ня ма аніякіх супярэчнасцяў з гарвыканкамам, усё добра і ціха.

— Гэта павярхоўнае, прабачце, уражанне. Мушу заўважыць, што працэс узаемадзеяння Савета з гарадскімі службамі не заўсёды праходзіць гладка. Так, па прапанове Пастаяннай камісіі па эканамічным развіцці, фінансах і бюджэце былі зняты з парадку дня сесіі два праекты рашэнняў з-за няякаснай іх падрыхтоўкі пэўнымі ўпраўленнямі гарвыканкама. А члены Пастаяннай камісіі па камунальнай уласнасці і прыватызацыі адхілілі праект, які прапанаваў упраўленне жыллёвай палітыкі гарвыканкама.

— Каб людзі больш давяралі Савету яны павінны валодаць свежай і ў дастатковай аб'ёме інфармацыяй аб справах сваіх дэпутатаў. Што робіцца ў Мінску ў гэтым напрамку?

— Вялікім плюсам дзейнасці гарадскога Савета лічу яго публічнасць, адкрытасць і галоснасць. На нашых сесіях звычайна прысутнічаюць журналісты розных выданняў і электронных сродкаў масавай інфармацыі, дэпутаты парламента ад Мінска, прадстаўнікі сталічных прадпрыемстваў і арганізацый. Па большасці рашэнняў аператыўна выпускаюцца прэс-рэлізы для СМІ, у «Мінскім кур'еры» друкуюцца прынятыя дакументы, дэпутаты гарадскога Савета з іх тлумачэннямі выступаюць у друку, па радыё і тэлебачанні. Мэта гэтай работы: свечасова і поўна паведамляць з першых вуснаў пра дзейнасць Савета, яго рашэння, якія напраму дапачацца жыцця мінчан.

Ёсць і недапрацоўкі. Пра іх таксама ішла размова ў час справаздачы старшын Мінскага гарадскога Савета ў Савец Рэспублікі. Напрыклад, тады адзначылі, што няма пакуль дакладнай сістэмы ў рабоце са СМІ, паралілі часцей праводзіць «прамыя лініі», прэс-канферэнцыі, «круглыя стoly» з удзелам журналістаў, таксама ладзіць пасяджэнні камісіі ў працоўных калектывах і па месцы жыхарства сумесна з прадстаўнікмі органаў грамадскага тэрытарыяльнага самакіравання.

— Дэпутацкі запят неадарма лічыцца адной з актыўных і надзейных формаў ажыццяўлення паўнамоцтваў народнага выбарніка. Наколькі часта і плённа мінскія дэпутаты яе выкарыстоўваюць?

— Хацелася б, каб часцей. Але тупы бок не самы галоўны, важны вынік. А ён ёсць. Усяго некалькі прыкладаў. Дэпутацкі запят Л. Шалай датычыўся распрацоўкі нарматыўных дакументаў адносна размяшчэння ў сталіцы ігральных устаноў, каб адцягнуць увагу падлеткаў ад азартных гульняў і аўтаматаў. У рэшце рэшт былі зроблены канкрэтныя захады на ўзроўні Савета Міністраў па ўпарадкаванні гэтага віду прадпрымальніцкай дзейнасці.

Дэпутат В. Панасюк неаднойчы звяртаўся ў гарвыканкам з запытамі аб пачатку ўзвядзення і потым аб дадатковым фінансаванні будаўніцтва новай шматпрофільнай паліклінікі ў мікрараёне Сухарава-2. Яго намаганні далі плён. Быў выдзелены дадатковы мільярд рублёў на гэту медыцынскую ўстанову. Увогуле па запых дэпутатаў шмат зроблена па наведзеным парадку ў дварах, рамонце дарог і дамоў, аптымізацыі руху транспарту і г.д.

— Якую б вы назвалі ўмову, што павінна прысутнічаць у дзейнасці кожнага Савета, незалежна ад географіі яго месцазнаходжання і статусу?

— На мой погляд, якасны склад дэпутатаў і пераемнасць у рабоце. Дарэчы, гэта характэрная асаблівасць нашага Савета цяперашняга склікання. З 55 яго дэпутатаў больш трэці выбраныя паўторна, два дэпутаты — на трэці тэрмін, і яшчэ два — у чвэрты раз. Усе дэпутаты з вышэйшай адукацыяй, вялікім жыццёвым і прафесійным вопытам, сярод іх кандыдаты і дактары навук, член Нацыянальнай акадэміі навук. Сам выбарнікаў мінчан — прадстаўнікі палітычных партый і рухаў.

Нашы дэпутаты — людзі разумныя, разважлівыя, актыўныя і цікавыя ў асабістым плане. Ім заўсёды ёсць што сказаць па сутнасці пытанні ці справы, прапанаваць цікавую ідэю. Напрыклад, яны актыўна ўдзельнічалі ў сумесным пасяджэнні членаў Савета Рэспублікі і дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу.

За час працы ў гарадскім Савец я многіма навучыўся ў нашых дэпутатаў і ўпэўнены, што гэта шоста работы ў такім аўтарытэтным органе мясцовай улады дапамагае мне пясляхова выканаць адказныя абавязкі члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу. Увогуле я ўдзячны лёсу за тое, што мне выпаў гонар быць прадстаўніком інтарэсаў мінчан у верхняй палаче беларускага парламента.

Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

НА ШЧУПАКА НЕ «ПАПАЛЮЕШ»

Згодна з Правіламі вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і рыбалоўства, з 1 сакавіка ўступіла ў дзеянне сезонная забарона на прамысловую і аматарскую лоўлю звычайнага шчупака ў рыбалоўных угоддзях.

Здабыча гэтага драпежніка на вадаёмах краіны будзе лічыцца супразааконнай да 31 сакавіка ўключна. Забарона ўводзіцца для стварэння спрыяльных умоў для веснавога нерасту шчупака. Згодна з тымі ж Правіламі, у канцы лютага скончыўся тэрмін забароны на лоўлю звычайнага ментуза, які дзейнічаў з 25 снежня.

Сяргей РАСОЛЬКА.

А чаму не ў нашым доме?

Оршу перад пачаткам леташняй «Даўжынка» пастараліся прывесці ў парадак. Ды так, што той, хто даўно там не быў, не распазнае горад. Асабліва ў цэнтры. Адрамантаваны дамы, добраўпарадкаваныя вуліцы. Святочная зыфарыя прайшла. І, безумоўна, не ўсе праблемы вырашаны. А чаму ў нас у доме не зрабілі капітальны рамонт, вокны на сучасныя не памяналі? — скардзіцца незадаволены.

Летась толькі КУП «Оршакамгас» атрымала 1715 зваротаў (для параўнання — у 2007 годзе — 1251). Паўторна звярталіся толькі 8 чалавек. Пераважна закранулі праблемы эксплуатацыі і рамонт дамоў. І праблемы большасці незадаволеных пастараліся вырашыць. А яшчэ аршыцы скардзіліся ў органы мясцовай улады, парламента краіны.

Усяго на балансе і абслугоўванні прадпрыемства 919 жылых дамоў. Часткова абсталваны выгодамі (цэнтральнае ацяпленне альбо вада) 164 дамы; з пачыным ацяпленнем, газам у балонах — 119 дамоў; не газыфікаваны 150; без цэнтралізаванага гарачага водазабеспячэння — 289.

Ва ўзросце болей за паўстагоддзя — 156 дамоў. Прыкладна трэць дамоў — «хрушчоўкі».

І самі вінаватыя?

На рамонт грошай не хапае яшчэ і з-за таго, што не ўсе гараджане свечасова аплачваюць камунальныя паслугі.

— Ці шмат у нас даўжнікоў? Запаячылі разам 1,5 мільярд рублёў. Чатыры справы на сёння разглядаюцца ў судзе. Летась аднаго злоснага непла-

БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

ХТО ПРЫЕДЗЕ Ў ВІЛЕЙКУ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

У Вілейцы цяпер практычна не засталася свабоднай тэрыторыі пад новую забудову. Сёлет будзе зняты апошні такі «кавалак» — тут будзе здадзены ў эксплуатацыю 100-кватэрны жылы дом. У далейшым усё будаўніцтва будзе ў мікрараёне «Паўночны-2», дзе плануецца ўзвесці прыкладна 1,1 тысячы кватэр. Гэтага па цяперашніх тэмпах хопіць гадоў на пяць. Да новага мікрараёна пракладваюцца неабходныя інжынерныя сеткі і камунікацыі. Летась на гэтыя патрэбы было выдзелена 2,8 мільярда рублёў публічнай з рэспубліканскага і абласнога бюджэту. Як заўважыў Аляксандр Сталыга, з-за пэўных эканамічных цяжкасцяў былі пэўныя сумненні наконт

атрымання патрэбных сродкаў сёлета. Але апасенні не апраўдаліся — адпаведныя выдаткі склалі 7,2 млрд рублёў.

— У пэўным сэнсе фінансавы крызіс нам на карысць, — кажа Аляксандр Сталыга. — Не здзіўляйся — тут усё проста. Па-першае, аб'ёмы будаўніцтва мы не змяняем, а наадварот, павялічваем. У вёсцы штогод узводзіцца па 85 сучасных кватэраў, прычым у сельгасарганізацыі цяпер з'явіўся большы выбар тыпу забудовы. Сярэдні кошт такога дома — 170—180 мільянаў рублёў. Зразумела, для таго, каб «выцягнуць» значныя аб'ёмы будаўніцтва, патрэбны кадры. З гэтым доўгі час была праблема. Многія будаўнікі ў свой час з'ехалі на заробкі ў Расію. А цяпер яны вяртаюцца — нясоладка, відаць, там

Пад Мінскам, на базе конна-спартыўнага комплексу ў Ратамцы, плануецца пабудоваць іпадром і развіваць конныя скачкі з таталізатарам. Ідэя праекта іпадрому была ўхвалена Урадам краіны і агучана ў лістападзе 2008 года на інвестыцыйным форуме ў Лондане. Днямі Беларусь наведала дэлегацыя дзелавых колаў Вялікабрытаніі, якая абцякала сваю падтрымку і дапамогу ў новай для нашай краіны галіне. Англічане пазнаміліся з базай у Ратамцы, наведалі Нацыянальны алімпійскі камітэт.

У прыватнасці, у Беларусь прыехаў лорд Гары Герберт, старшыня кампаніі «Хайклер Собрабэд Райсінг» — адной з самых паспяховых кампаній у свеце, якая вырошчвае коней скакавой пароды і арганізоўвае скачкі. Род лорда больш за сотню гадоў займаецца гэтай справай. Бацька лорда Гары, граф Карнарвон, быў скаковым менаджарам брытанскай Каралевы з

1969 па 2001 год. Сам лорд Гары — член Жакейскага клуба і кансультант па скачках фірмы «Карце». Лорд Гары Герберт ухваліў праект будаўніцтва іпадрому, назваўшы яго «Цікавым і выгадным». Згодна з эскізам, які распрацоўваў айчыны праектні інстытут, новы комплекс будзе ўключаць скакавы круг на 2 км, дарожку для скачак з перашкодамі, 4 стайні з месцамі для 30 коней кожна, трыбуны на 5 тысяч гледачоў, гаспадаркі блок, стаянкі для аўтамабіляў, 4- і 5-зоркавыя гасцініцы, а таксама іншыя аб'екты сацыяльнай інфраструктуры. Нядаўна ў Ратамцы з'явілася новая ветэрынарная клініка з сучасным абсталяваннем з ШВА, Аўстрыі, Італіі.

Лорд Гары Герберт зрабіў і некалькі заўваг па праекце. На яго думку стайні на 120 месцаў недастаткова: «Калі рогулярна наладжваць скачкі, то патрэбныя больш умяшчальныя стайні. Трэба ўлічваць, што ў

дзень скачак можа прайсці 6-7 забягаў, і для кожнага патрэбны новыя коні. Да таго ж, каб максімальна прыцягнуць людзей, якія будуць рабіць стаўкі, патрэбны забегі на розныя дыстанцыі». Акрамя таго, кіраўнік брытанскай дэлегацыі выказаў ідэю запрасіць на стажыроўку ў Вялікабрытанію ветэрынараў, якія працуюць у Ратамцы, — ім будзе чаму павучыцца ў замежных калег, якія маюць больш ветэрынарнай практыкі.

У Брытаніі, паводле слоў лорда Гары Герберта, скачкі сталі адным з важных элементаў грамадскага жыцця. Гэта галіна дае працу многім людзям, бо скачкі — гэта толькі вяршыня айсберга. Гэта цалая індустрыя, якая ўключае ў тым ліку і конезаводы, якія працуюць па ўсёй краіне і пастаўляюць коней для спаборніцтваў. У Брытаніі сярод усіх галін конегадюльчы прыносіць шосты па велічыні даход. «Конегадоўля можа

зісу няма чаго, хоць яі далей будзе, невядома. Вось за два месяцы гэтага года здалі на 350 тон мяса больш, чым за аналагічны перыяд мінулага. Сярэдняя зарплата па камбінаце за мінулы год — 704 тысячы рублёў, для сельскай гаспадаркі заробак някслскі.

— Праблемы, вядома ж, ёсць? — Куды ад іх схаваліся? Яны былі і будуць. Напрыклад, ужо закончыўся тэрмін эксплуатацыі будынкаў і абсталявання комплексу. Неабходна праводзіць рэканструкцыю камбіната, а на гэты патрэбны вялікія фінансавыя ўліванні. Але быў бы той крызіс ці не, а абнаўляць прадпрыемства ўсё адно давлялося б.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Заснавальнікі: САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

ГРАМАДСКІ САВЕТ: НАВІЦКІ Г.В., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні БАЙКОЎ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце АЦЯСАЎ А.Я., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў СЦЕПАНЕНКА А.М., адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савец Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь ПРЭДКА С.У., старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦІ МАКСІМЕНКА С.А., старшыня Прылепскага сельскага Савета дэпутатаў СМАЛЯЎЦКАГА РАЁНА Мінскай вобласці АДКАЗНАЯ ЗА ВЫПУСК: Наталля КАРПЕНКА. Кантактны тэлефон 292 21 03.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Рамонтныя работы ў Докшыцах.

цяпер. А ў нас стабільная работа, добры заробкі (летась сярэдні памер аллаты працы ў будаўнічай галіне склаў каля 800 тысяч рублёў) — так што ёсць вахкія стымулы.

Калі ў будаўнічых арганізацыях існуе попыт на кадры, то увогуле сітуацыя на рынку працы неадназначная. Як паведамля намеснік начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Вілейскага райвыканкама, на 1 лютага ўзровень беспрацоўя ў Вілейскім раёне склаў 0,83 працэнта ад працаздольнага насельніцтва. На ўліку ў службе занятасці — 178 чалавек (133 — у горадзе і 45 — у вёсцы). А свабодных вакансій толькі 123, у асноўным патрабуюцца рабочыя спецыяльнасці. Калі на адну вакансію ў вёсцы прыпадае

Мікалай ЛІТВІНАЎ. Вілейскі раён.

Мікалай ЛІТВІНАЎ. Вілей

РАЗВЕДЧЫЦА СПЕЦГРУПЫ

Валянціна Пятроўна БУЙКЕВІЧ — актыўны ўдзельніца Партызанскага раённага Савета ветэранаў, сэркарат Камітэта ветэранаў ваіны — рыхтуе да 65-годдзя вызвалення Беларусі чарговую кнігу ўспамінаў удзельнікаў Вялікай Айчыннай.



Валянціна нарадзілася ў вёсцы Шумшчына Дзяржынскага раёна ў сям'і, дзе выхоўвалася шасцёра дзяцей. Да ваіны бацька Валянціны Пятроўны працаваў у сельскай гаспадарцы. Калі памерла маці, бацька ажыніўся на ўдаве, у якой было сям'ёра дзяцей. «Так і жылі... расказвае Валянціна Пятроўна. — Бацька, маці і трынаццаць братоў ды сясцёр... У школе на чатыры класы была адна кніга... Непадальк знаходзілася пагранічная застава, адкуль часта прыходзілі афіцэры, расказвалі, як распазнаць лазутчыкаў — якія пытанні яны задаюць, які могуць выгледзець... Аднаго такога мы нават выпічылі і затрымалі, хоць ён і паспеў ужо застрэліць жыхара нашай вёскі... Пра тое што пачалася ваіна, мы даведаліся толькі 25 чэрвеня. 26-га праз вёску адступалі першыя чырвонаармейцы, а 28-га ўварваліся нямецкія акупанты. Яны пачалі аблаву на чырвонаармейцы, якія хаваліся па нашых хатах. Фашысты забілі старога, хворага дзедка Мацея, адбіраўлі ў вясцоўцаў усё, што трапіла пад руку — курэй, парасты, яйкі, малако...»

Ноччу ў доме калгаснага брыгадзіра і старэйшага брата Валянціны Леаніда сабраліся ўсе мужчыны вёскі. Выраслі працавіцаў хаваць чырвонаармейцаў, уладкоўваць у сям'і, выдаваць за родных ці батракоў, падбіраць і рамантаваць зброю. На той момант усе яшчэ думалі, што ваіна ненадоўга... Да восeni 1941 года ў раёне ўтварыліся некалькі партызанскіх атрадаў, укамплектаваных як жыхарамі навакольных вёсак, так і камандзірамі ды чырвонаармейцамі, якія выйшлі з акружэння. Пайшлі ў партызаны і тры Валянціныны браты. Валя з сёстрамі Махай і Кацяй сталі сувязнымі.

— У маі 1943 года ў нашай разведцы з'явіліся невядомыя людзі, — кажа Валянціна Пятроўна. — Апануты былі ў савецкую ваенную форму, і адразуліся ад партызан. Пры першай сустрэчы афіцэр з драўлянай кабурою некалькі гадзін распытваў пра мяне, чым займаюся, навошта ў лес хаджу. Я адказвала, што ў гады... Потым даведалася, што «незнаёмцаў» закінулі самалётам з Вялікай зямлі і што яны абралі мяне сваёй разведчыцай... Намеснік камандзіра спецгрупы НКДБ БССР «Родныя» па разведцы Міхалі Калашніку вучыў 16-гадовую дзятку чым «насамом» разведчыцы, канспірацыі, навыкам станаўкі з людзьмі, здарвання патрэбнай інфармацыі. Волтыны часткі, які дзюны пабіваюць у тыле ворага і ведаюць усё асаблівасці і небяспекі гэтай работы, праводзіў абавязковыя інструктажы перад кожным заняткам.

— Ідучы ў гарнізон, мне трэба было памятаць дакладны час і месца сустрэчы з падпольшчыкам, яго пароль, папярэдняе заданне, здабытыя ім звесткі, перадаць новае заданне, дамоўцца аб месцы і часе чарговай сустрэчы, асноўнай і дадатковай, — узгадвае Валянціна Пятроўна. — Пры гэтым нельга было пісаць ніводнага слова. Забаранялася мець пры сабе пісьмовыя прыналежнасці, якія ў выпадку арышту маглі стаць сур'ёзным доказам. Калі ж улічыць, што за адзін паход даводзілася сустракацца з трыма-чатырма падпольшчыкамі, то трэба было памятаць вельмі многа звестак і не пераблытаць іх. Я штодня ўпарта трэніравала памяць...

Спачатку Валя выконвала ролю сувязной, але хутка дзятку даверылі работу рэзідэнта. Яна павінна была кіраваць дзейнасцю сувязных і агантаў, даваць заданні, а потым збіраць інфармацыю. Прычым часта даводзілася хадзіць пешшу па 40-50 кіламетраў, у Мінск і назад. Вынікам работы сталі некалькі дыверсій, выяўленне агантаў СД. Ва ўзнагародным лісце напісана: «...З рызыкай для жыцця падчас блакдады прыносіла групе боепрыпасы і медыкаменты. Бесперабойна забяспечвала групу матэрыяламі разведкі. Здабыла і перадала ў атрад паны ўмацаванняў Дзяржынска і чыгуначнай дарогі Мінск—Баранавічы. Дастойна прадстаўляла да ўзнагароды — ордэна Чырвонай Зоркі». За гэтымі радамі — сотні кіламетраў, дзе на кожным кроку падсцерагала смартоўнае небяспека, дзе былі вялікія пакуты ад страты блізкіх людзей. Ёй давялося бацьчы страшыну смерці бацькі, якога ў сваім доме спалілі паліцаі.

Пасля ваіны Валянціна Пятроўна выйшла замуж, скончыла педагагічны інстытут, стала гісторыкам, брала ўдзел у камсамольскай партыйнай рабоце. Узнагароджана Ордэнам Айчынай ваіны, медалімі, Знакам пашаны, трыма ганаровымі граматамі Презыдыума Вярхоўнага Савета БССР. У 1960 годзе выступала ў ААН з прамовай «Беларуская моладзь у Вялікай Айчыннай ваіне». З 1983 года — на заслужаным адпачынку.

Святлана БАРЫСЕНКА.



Вёска Снегі, Шаркаўшчынскі раён.

НАРЫХТОўКА БЯРОЗАВІКУ — БЕЗ ПАРУШЭННЯў

Нарыхтоўка бярозавога соку ў лясным фондзе Рэспублікі Беларусь рэгламентуецца Правіламі нарыхтоўкі другасных лясных рэсурсаў і ажыццяўлення палонкага лесакарэнства. Як паведамілі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнай і расліннага свету пры Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, грамадзяне для задавальнення ўласных патрэбаў маюць права весці нарыхтоўку бярозавога соку на участках ляснога фонду, вызначаных для гэтых мэтаў юрыдычнымі асобамі, якія выдчу лясную гаспадарку. Для гэтага неабходна звярнуцца ў лясніцтва ці лясгас па месцы жыхарства ці па месцы, дзе грамадзянін хацеў бы нарыхтоўваць бярозавік. Дарэчы, у многіх лясніцтвах і лясгасках падчас сезона нарыхтоўкі можна набыць ужо нарыхтаваныя сок.

Нарыхтоўка бярозавога соку на зямлях, які не адносяцца да зямель ляснога фонду, рэгламентуецца Правіламі нарыхтоўкі драўнінных сокаў, збору, нарыхтоўкі ці закупкі дзікарольных раслін і (ці) іх частак. Згодна з гэтым нарматыўным дакументам, грамадзянам дазволена нарыхтоўка бярозавога соку на участках драўнінна-хмызняковых расліннасці, якія не ўваходзяць у лясны фонд, за выключэннем прыбярэжных палосаў рэк, азёраў, вадасховішчаў і іншых водных аб'ектаў, палосаў адроду чыгуначных і аўтамабільных дарог, іншых транспартных і камунікацыйных ліній, населеных пунктаў, дэндралагічных паркаў, батанічных садоў, месцаў, дзе пражываюць дзікія жывёлы або растуць дзікарольныя расліны, аднесенныя да відаў, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, тэрыторыі санаторыяў, дамоў адпачынку, курортаў і ўстаноў аховы здароўя, месцаў масавага адпачынку. Нарыхтоўка бярозавога соку ў межах асабліва ахоўваемых тэрыторый можа весціся грамадзянамі, калі гэта дапуускаецца рэжымам аховы і выкарыстання такіх тэрыторый.

Сяргей РАСОЛЬКА.

КАДРАВЫ ГОЛАД РАЁННАЙ КУЛЬТУРЫ

У Брэсце прайшла калегія ўпраўлення культуры, на якой разглядаліся пытанні звязаныя з культурным жыццём вобласці, быў зроблены акцэнт і на некаторыя праблемы.

У вобласці адкрываюцца новыя дамы культуры ў сельскай мясцовасці (в. Хадка і Вацэвічэўскага раёна, в. Радвановічы Брэсцкага, пас. Антональ Драгчынскага), праведзена рэканструкцыя і рамонт шэрагу ўстаноў культуры. Але калі матэрыяльна-тэхнічная база адносна ўмацаваная, то з кадрамі праблема. Дом культуры ўзведзены, і гэта ўжо многа, але не меней важна, хто будзе ў ім працаваць — несіць культуру ў масы.

Аказваецца, што з 6,6 тысячы творчых работнікаў культуры Брэсцкага раёна, пас. Антональ Драгчынскага, праведзена рэканструкцыя і рамонт шэрагу ўстаноў культуры. Але калі матэрыяльна-тэхнічная база адносна ўмацаваная, то з кадрамі праблема. Дом культуры ўзведзены, і гэта ўжо многа, але не меней важна, хто будзе ў ім працаваць — несіць культуру ў масы.

Аказваецца, што з 6,6 тысячы творчых работнікаў культуры Брэсцкага раёна, пас. Антональ Драгчынскага, праведзена рэканструкцыя і рамонт шэрагу ўстаноў культуры. Але калі матэрыяльна-тэхнічная база адносна ўмацаваная, то з кадрамі праблема. Дом культуры ўзведзены, і гэта ўжо многа, але не меней важна, хто будзе ў ім працаваць — несіць культуру ў масы.

Аказваецца, што з 6,6 тысячы творчых работнікаў культуры Брэсцкага раёна, пас. Антональ Драгчынскага, праведзена рэканструкцыя і рамонт шэрагу ўстаноў культуры. Але калі матэрыяльна-тэхнічная база адносна ўмацаваная, то з кадрамі праблема. Дом культуры ўзведзены, і гэта ўжо многа, але не меней важна, хто будзе ў ім працаваць — несіць культуру ў масы.

Аказваецца, што з 6,6 тысячы творчых работнікаў культуры Брэсцкага раёна, пас. Антональ Драгчынскага, праведзена рэканструкцыя і рамонт шэрагу ўстаноў культуры. Але калі матэрыяльна-тэхнічная база адносна ўмацаваная, то з кадрамі праблема. Дом культуры ўзведзены, і гэта ўжо многа, але не меней важна, хто будзе ў ім працаваць — несіць культуру ў масы.

Аказваецца, што з 6,6 тысячы творчых работнікаў культуры Брэсцкага раёна, пас. Антональ Драгчынскага, праведзена рэканструкцыя і рамонт шэрагу ўстаноў культуры. Але калі матэрыяльна-тэхнічная база адносна ўмацаваная, то з кадрамі праблема. Дом культуры ўзведзены, і гэта ўжо многа, але не меней важна, хто будзе ў ім працаваць — несіць культуру ў масы.

Аказваецца, што з 6,6 тысячы творчых работнікаў культуры Брэсцкага раёна, пас. Антональ Драгчынскага, праведзена рэканструкцыя і рамонт шэрагу ўстаноў культуры. Але калі матэрыяльна-тэхнічная база адносна ўмацаваная, то з кадрамі праблема. Дом культуры ўзведзены, і гэта ўжо многа, але не меней важна, хто будзе ў ім працаваць — несіць культуру ў масы.

Аказваецца, што з 6,6 тысячы творчых работнікаў культуры Брэсцкага раёна, пас. Антональ Драгчынскага, праведзена рэканструкцыя і рамонт шэрагу ўстаноў культуры. Але калі матэрыяльна-тэхнічная база адносна ўмацаваная, то з кадрамі праблема. Дом культуры ўзведзены, і гэта ўжо многа, але не меней важна, хто будзе ў ім працаваць — несіць культуру ў масы.



Ніна ПРЫХАЧ — кіраўнік раённага ўпраўлення культуры з Ляхавічэўскага раёна.

што прыйдуць двое, а як будзе з астатнімі, пажаха час.

— Але нас найперш цікавяць спецыялісты з вышэйшай адукацыяй. У чым тут праблема? — Універсітэт культуры накіроўвае ў вобласць толькі сем чалавек, а гэта вельмі мала. Пэўна колькасць выпускнікоў застаецца ў Мінску ці ідзе працаваць у культуры, а ў іншую раіну.

— Звязець сваё жыццё з культурай сёння не прастыжна? — Усё ўпіраецца ў вельмі нізкую зарплату і адсутнасць умоў для нармальнага жыцця. Ды і калі нават чалавек атрымае жыллё, то на зарплату ў 235-275 тысяч выжыць маладою спецыялісту праблема тычына. Гэта, найперш, датычыцца клубных работнікаў і бібліятэкараў, а, напрыклад, у тых, хто выкладае ў музычных школах, зарплата больш высокая. А па-другое, Універсітэт культуры фізічна не можа забяспечыць сваімі выпускнікамі ўстановы раённай культуры.

— Ніна Барысаўна, маю ўвагу прыцягнуў гарадскі Дом культуры. Ці доўга ён будзе стаць з раскрытым дахам? Рэканструкцыя можа зацягнуцца на няглыбы час? — Наш Дом культуры ўключаны ў праграму маляў гарадоў, на будаўнічую частку і ўпарадкаванне тэрыторыі выдзелена 6 млрд 300 млн рублёў. Будаўніцтва павінна скончыцца за 18 месяцаў, але нельга забываць і пра эканамічны крызіс — ён можа ўнесці некаторую карэкцыю.

Атрымаўся з культурай некаторы перакос. З аднаго боку, на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы летас вобласць выкарыстала 48 млрд рублёў, а сёлета наменчана патраціць на культуру ўжо 140 мільярадаў. Ідзе рэканструкцыя Косаўскага замка, Ружанскага палаца, у Пінску аднаўляецца палац Бутрымовічаў... і гэта вялізны плюс, а з другога — пра зарплату супрацоўнікаў культуры забылі.

Нельга ад чалавека з зарплатай 235-275 тысяч патрабаваць нейкіх напрацовак пра правядзенні святаў і народных абрадаў. Адчуваецца недахоп харографу, рэжысёраў, педагогаў для музычных школ, і пра гэта гаварылася на калегіі.


Прамота ўжо ўпущаны, бо сёння, падчас эканамічнага крызісу, калі і на прадпрыемствах зніжаюцца заробкі, чаканьне павышэння зарплат работнікаў раённай культуры не даводзіцца. А калі так, то там усё застанецца па-ранейшаму.

Сымон СВІТНОВІЧ, Лунінец — Ляхавічы.

ШАШКІ


Пад рэдакцыйнай майстра спорту Мікалая ГРУШУСЬКАГА

НАШЫ КОНКУРСЫ
Нацыянальны майстар па кампазіцыі і ФМЖД Віктар Шульга (Мінск) завяршае аўтарскі конкурс-6 заданнем № 15:



БЕЛЫЯ: дамки а3, с1, d2 (3). ЧОРНЫЯ: а5, d4, е5, g3, g7 (5). Выйгрыш.

А ў рамках блаткі-44/1, пераможца якога таксама будзе адзначаны, разгадайце галаваломку на 100-клетачнай дошцы Дзмітрыя Камчыцкага (Магілёў):



БЕЛЫЯ: 10, 14, 18, 22, 26, 28, 37, 41, 42, 47, 48 (11). ЧОРНЫЯ: 5, 7, 8, 19, 23, 29, 31, 32, 39, 44, 45 (11). Перамога белых.

Ідэя праходзіць і ў рускіх шашках:

БЕЛЫЯ: а1, а5, с1, f2, f6, g7 (6). ЧОРНЫЯ: b4, с3, е5, с7, d4, е5, f4, h2, h4, h8 (10). Атрымліваецца той жа самы шыкоўны фінал. На халь, у зыходнай пазіцыі сілы чорных пераважаюць белых больш чым на дзве адзінкі, што не дазваляецца. Не адпавядае сучасным патрабаванням і наступная канструкцыя, але па змесце таксама цікавая:

БЕЛЫЯ: а3, b2, с3, e1, f6, g7 (6). ЧОРНЫЯ: а5, с5, с7, d2, d4, е5, f4, h8 (8). Тут прыпынкі гульні не патрэбна простая белых а3: 1. сb2 2. ес3 3. fд8 4. d:c1#. Паспрабуйце выправіць становішча. Лепшая варыяцыя будзе апублікаваная.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвайце:

КУП «Мінскай абласной центр учета недвижимости» по поручению СПК «Агрофирма «Лучники»

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже объектов недвижимости: ЛОТА № 1 — здание коровника (1 404,4 кв.м), расположенное: Слуцкий р-н, Серяжский с/с, д. Павловка. Пл. зем. уч. 0,8642 га. Начальная цена с НДС — 126 165 786 бел. руб. и ЛОТА № 2 — здания сокового цеха (767,3 кв.м) и котельной сокового завода (253,6 кв.м), расположенные: Слуцкий р-н, Серяжский с/с, д. Серяги, ул. Садовая, 16. Пл. зем. уч. 1,4328 га. Начальная цена с НДС — 49 863 916 бел. руб. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020010015 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 1530013071, КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней с даты проведения аукциона. Объекты продаются без условий. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 07.04.2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 06.04.2009 г. до 17.00 по указанному адресу.

Контактный телефон (8017) 2246134. Сайт в интернете: www.rlt.by

ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ СТАЛІЦЫ

Учора споўнілася 942 гады бітве на Нямізе і першай летапіснай згадцы аб Мінску

У 1066 годзе полацкі князь Усяслаў пачаў усобіцу супраць сыню кіеўскага князя Яраслава Мудрага, сваіх дзядзькаў — Ізяслава Кіеўскага, Святаслава Чарнігаўскага і Усевалада Пераяславіцкага. Ён напав у Ноўгарод, які належаў Ізяславу. Яраславічы адказалі паходам у межы Полацкага княства і нападкам на невялікую памежную крэпасць Мінск. Праціўнік сыхлыся на рашэ Нямізе і сем дзён сталі адзіна супраць аднаго ў глыбокім снезе. Морозным днём 3 сакавіка 1067 года адбылася бітва, адна з самых крываваў і гісторыі Старожадзінскага. Жыхары поўдня тады перамаглі, усе мінчане-мужчыны былі забітыя, а жанчыны і дзеці сталі здэбчыты пераможцаў. Гэтыя падзеі знайшлі адлюстраванне ў сучасным помніку старажытнарускай літаратуры «Слова аб палку Ігаравым» невядомага аўтара.

Віктар ПРЫХОДЗЬКА, «Мінск—Навіны».

ПАМІЖ КАЛЕГАМІ — БЯСПЛАТНА

Замежнае прадпрыемства «Вэлкам» укараняе новую прапанову для айчынага бізнесу: адмяне плату за званкі ўнутры закрытых абаненцкіх груп у тарыфных плакатах для карпаратыўных кліентаў. Усе званкі паміж калегамі робяцца бясплатнымі.

Як заявіў прадстаўнік гэтага аператара мабільнай сувязі, на прадпрыемстве вераць у тое, што іх новая прапанова стане яшчэ адным інструментам для пашырэння магчымасцяў бізнесу. «Зносіны за нуль рублёў унутры групы — крок наасустраць усім нашым наяўным і новым карпаратыўным кліентам». Ён дадаў таксама, што гэтай прапановай змогуць скарыстацца таксама супрацоўнікі, якія абслугоўваюцца ў рамках карпаратыўных праграмаў як фізічныя асобы. «Вэлкам» таксама прапануе асаблівае ўважэнне ў найбліжэйшы час увесці новыя прыватныя прапановы для фізічных асоб, пра якія будзе абвешчана дадаткова.

Сяргей СТАРЫНЬ.

...І БУЛЬВАР «ГОМЕЛЬСКОЙ ПРАўДЫ»

Адным з пытаньняў апошняй сесіі Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў было пытанне аб найменнай вуліцы. На ёй было вырашана, у прыватнасці, назваць сквер у цэнтры горада — які раней жыхары называлі то Пянерскім, то Дзіцячым — імем славуэта земляка, былога міністра замежных спраў Савецкага Саюза Андрэя Грамыкі.

У адным з мікрараёнаў горада хутка з'явіцца новая вуліца, і будзе яна называцца вуліцай патрыёта-падпольшчыка Цімафея Бардзіна, які загінуў у барацьбе з нямецка-фашысцкімі акупантамі. Па прапанове шырокай грамадскай пешаходнаму бульвару ў мікра-раёне № 18, які будзе, прысвоена назва «Бульвар газеты «Гомельская праўда». Вышнем калег! Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Супраць наркатыкаў УЗМОЖНЕНА АДКАЗНАСЦЬ ЗА РАСПАЎСЮДЖВАННЕ НАРКАТЫЧНЫХ РЭЧЫВАЎ

Ад наркатычнай залежнасці пакутуе 7 тысяч грамадзян нашай краіны.

Для ўсіх краін, і Беларусь не выключэнне, характэрны рост не законнага абароту наркатыкаў. Летас супрацоўнікі міліцыі канфіскавалі 590 кілаграмаў наркатыкаў, больш як 127 кілаграмаў псіхатропных рэчываў. 38 арганізатараў і ўдзельнікаў трафіку асуджаны.

— На тэрыторыі Беларусі летас супрацоўнікі міліцыі выявілі 9 лабараторыяў, якія займаліся вытворчасцю наркатыкаў, — паведаміў начальнік ўпраўлення па наркатычнай і гандлі людзьмі МУС Беларусі Аляксандр ГАЎРЫЛАЎ. — Навыкі вырабы наркатычных рэчываў «спецыялістаў» чэрпаюць з інтэрнэту, праз глабальную сетку набываюць і неабходнае абсталяванне.

На беларускім рынку пераважаюць наркатыкі расліннага паходжання. Калі 90 працэнтаў наркаманы ўжываюць самазлучна прыгатаваны з зерня мак опій. Толькі летас падчас аперацыі «Мак» было канфіскавана 52 тоны наркатыкаў расліннага паходжання, якія былі вырашаныя на 266 тысячаквадратных метраў пасеваў.

Хвалюе МУС і тое, што нават забарона рознічнага гандлю зернем маку не спыняе нарказалежных грамадзян, яны набываюць яго па папярэдняму замове з дастаўкай дадому.

Паводле слоў Аляксандра ГАЎРЫЛАВА, крымінальнаму адказнасць за ўжыванне і заахоўванне наркатыкаў могуць змяняць на прымушовае лясчэнне.

— Але гэта замена магчымая толькі ў тым выпадку, калі чалавек упершыню прыгатаваў да крымінальнай адказнасці і не займаецца гэтым працяглым.

— Так здарылася, што па волі лёсу я стала інвалідам другой групы. Тое, што я раней рабіла вельмі лёгка: вязала, вышывала — цяпер стала для мяне складана. Але пакінуць гэтую працу я не змогла. Таму што яна нахлянула мяне рабіць прымянае людзям, дарыць ім добрыя эмоцыі. Тое, што я раблю сваімі рукамі, радуе і мяне.

— Мы ўсё ж хацелі б, каб выставу наведвалі спецыялісты. Нешта паралі нашым інвалідам па зроку, у якім кірунку працаваць. Мы разлічваем на развіццё гэтай творчасці, — кажа Марына Панкратава.

Праект запущаны сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Экспанаты можна ўбачыць да 5 сакавіка.

Беларускае таварыства па зроку бярэ свой пачатак з 1897 года, калі І.І. Здановіч адкрыў вучылішча для слепых. Выпускнікі гэтага вучылішча на чале з І.М. Волчакам стварылі таварыства слепых (зараз ГА «БелТІЗ»). І.М. Волчак першы сярэд слепых кандыдат філасофскіх навук.

— Гэта не конкурс, а мэта нашай выставы — каб творчы чалавек, які мае парушэнні зроку, меў магчымасць самавыразацца. Выставы ў такіх выдатных залах сталіцы нашай краіны вельмі стымулююць чалавека. Тыя, хто наведвае гэтыя выставы, мяняюць сваё ўяўленне пра інвалідаў. Гэта ўжо не бедны нямоглы чалавек, якому пастаянна патрэбна дапамога. Гэта чалавек, які мае пэўны талент і ўменні.

Людміла ЛАША, інвалід II групы, аўтарка працы па вязанні: — Так здарылася, што па волі лёсу я стала інвалідам другой групы. Тое, што я раней рабіла вельмі лёгка: вязала, вышывала — цяпер стала для мяне складана. Але пакінуць гэтую працу я не змогла. Таму што яна нахлянула мяне рабіць прымянае людзям, дарыць ім добрыя эмоцыі. Тое, што я раблю сваімі рукамі, радуе і мяне.

— Мы ўсё ж хацелі б, каб выставу наведвалі спецыялісты. Нешта паралі нашым інвалідам па зроку, у якім кірунку працаваць. Мы разлічваем на развіццё гэтай творчасці, — кажа Марына Панкратава.

А ГАЛАВУ НЕ ЗАБЫЎСЯ? У грамадскім аўтатранспарце жыхары сталіцы часцей за ўсё гбляюць парасоны, сумкі і кашалькі. Аб гэтым паведаміў дырэктар філіяла «Маскоўскі аўтавакзал» КУП «Мінсктранс» Аляксандр БУСЛОЎ.

Паводле яго слоў, страты носяць сезонны характар. Восенню гараджане часцей за ўсё забываюць парасоны, зімой — пальчаткі, шапкі, школьныя партфелі, а летам — дамскія сумачкі. Нямае і кур'ёзных выпадкаў. Так, аднойчы мужчына пакінуў у аўтобусе сабаку, якая прывязу да сядзення і забіўся адзязец. Сам выйшаў, а жывёліна каталася ў аўтобусе, пакуль няўжаўлівы гаспадар не спахпаўся і не вярнуўся па яго.

— Як адзначыў А. Буслюк, пры страце рэчаў у салоне аўтобуса пасажыр павінен звярнуцца да вадзіцеля або на канцэную станцыю маршруту, на якім ён яе пакінуў. Забытыя рэчы вадзіцелі перадаюць на дыспетчарскія станцыі або ў аўтобусныя паркі, адкуль грамадзяне могуць іх забраць.

Андрэй ШМЫГІН, «Мінск—Навіны».

НЕБЯСПЕЧНЫ ТРАНСПАРЦЁР А ГАЛАВУ НЕ ЗАБЫЎСЯ? У грамадскім аўтатранспарце жыхары сталіцы часцей за ўсё гбляюць парасоны, сумкі і кашалькі. Аб гэтым паведаміў дырэктар філіяла «Маскоўскі аўтавакзал» КУП «Мінсктранс» Аляксандр БУСЛОЎ.

Паводле яго слоў, страты носяць сезонны характар. Восенню гараджане часцей за ўсё забываюць парасоны, зімой — пальчаткі, шапкі, школьныя партфелі, а летам — дамскія сумачкі. Нямае і кур'ёзных выпадкаў. Так, аднойчы мужчына пакінуў у аўтобусе сабаку, якая прывязу да сядзення і забіўся адзязец. Сам выйшаў, а жывёліна каталася ў аўтобусе, пакуль няўжаўлівы гаспадар не спахпаўся і не вярнуўся па яго.

— Як адзначыў А. Буслюк, пры страце рэчаў у салоне аўтобуса пасажыр павінен звярнуцца да вадзіцеля або на канцэную станцыю маршруту, на якім ён яе пакінуў. Забытыя рэчы вадзіцелі перадаюць на дыспетчарскія станцыі або ў аўтобусныя паркі, адкуль грамадзяне могуць іх забраць.

МАГІЛЁЎЦЫ ПАКАЖУЦЬ СЯБЕ

Конкурс «Пакажы сябе» аб'яўлены ў Магілёве. Гарадскі цэнтр культуры і вольнага часу запрашае актыўных і таленавітых людзей выявіць свае здольнасці ў любой галіне творчасці.

Па словах арганізатараў, можна спяваць, танчыць, чытаць вершы, паказваць фокусы і нават хадзіць на галаве. Калі гэты таленавіта — трэба падаць заяўку і выступіць у адборачным турні.

Гэты аматарскі конкурс праводзіцца ў Магілёве трэцім разам, і ў папярэднія гады ўдзел у ім брала ад 60 да 100 магилёўцаў. Сярод іх — удзельнікі творчых калектываў і мастацкай самадзейнасці, студэнты навуальных устаноў і проста, які кажуць, людзі з вуліцы. У асноўным канкурсанты танчаць і спяваюць.

Сёлета ўпершыню азначана ўзроставая мяжа: паказаць сябе запрашаюцца людзі не старэйшыя за 35 гадоў. Першыя заяўкі на ўдзел падданыя: сярод удзельнікаў ёсць, напрыклад, фельчар медыцынскай установы, які будзе спяваць.

Вынікі конкурсу «Пакажы сябе» будуць падведзеныя на гала-канцэрце ў Магілёве 30 красавіка.

Ілона ІВАНОВА.

ВЯСНА Ў МАЗЫРЫ ПАЧАЛАСЯ

З прарыву магістральнага трубнаправода цеплатрасы. У выніку 77 шматкватэрных жылых дамоў, тры дашкольнія ўстановы, дзве школы, два вучылішчы былі пазабавлены гарачага водазабеспячэння. Агдуліна дэяметрам 500 міліметраў была знойдзена ля дома па вуліцы Нафтабудуаўнікоў. На месцы аварыі на працягу светлага дня працавалі дзве аварыйныя брыгады КУП «Мазырскі камунальнік», пяць адзінак тэхнікі. Калія 19 гадзін у нядзелю аварыя была поўнасцю ліквідавана. Асноўнай яе прычынай называюць патачненне сценкі трубы з прычыны працяглай эксплуатацыі — больш за 20 гадоў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ПРЫПЫНЕНЫ РУХ ШЭРАГУ АЎТОБУСАЎ

КУП «Мінсктранс» за апошні час прыпынен рух аўтобусаў па шэрагу міжгародніх маршрутаў: у некаторых выпадках без вызначэння тэрмінаў, калі будуць дзейнічаць такія змяненні, у іншых — да пэўнай даты.

Так, прыпынены рух аўтобусаў па маршруце Мінск—Ліда, рэйс адпраўленнем з Мінска ад аўтавакзала «Усходні» ў 8.55 (ад д/с «Дружная» ў 9.25, з Ліды — у 13.40) на суботах і нядзелях. Адначасова рэйс па маршруце Мінск—Гродна праз Ліду адпраўленнем з Мінска ад таго ж аўтавакзала ў 9.10 (ад д/с «Дружная» ў 9.35) пераведзены на штодзённае абслугоўванне.

Па 15-я прыпынены рух аўтобусаў па аўторках, серадах і чацвяргам па маршруце Мінск—Астравец, рэйс адпраўленнем з Мінска ад аўтавакзала «Маскоўскі» ў 16.30 (з Астраўца ў 4.50). Па 9 сакавіка прыпынены па буднях днём і суботах рух аўтобусаў па маршруце Мінск—Гомель, рэйс адпраўленнем з Мінска ад аўтавакзала «Усходні» ў 12.30. Па нядзелях не будуць хадзіць аўтобусы па маршруце Мінск—Салігорск, рэйс адпраўленнем са сталіцы ад «Усходняга» ў 22.30.

Па 31 сакавіка па аўторках, серадах і чацвяргам прыпынены рух па маршруце Мінск—Наваград (14.50, з Наваграда ў 8.00). Па 1 чэрвеня на чацвяргай і суботах не будуць хадзіць аўтобусы па маршруце Мінск—Шчучын (15.45, са Шчучына ў 7.10). Па 9 красавіка прыпынены рух аўтобусаў па маршруце Мінск—Свіслач (13.20, са Свіслачы ў 5.35).

Сяргей РАСОЛЬКА.

ФІНАНСАВЫЯ МАХІНАЦЫ НА ЧЫГУНЦЫ

Крымінальная справа ў дачыненні да групы асобаў, якія падарваюцца ў прычыненні страты Гомельскаму аддзяленню Беларускай чыгункі на суму больш чым 1,3 мільярда беларускіх рублёў, узбуджана следчым аддзелам упраўлення КДБ па Гомельскай вобласці.

Сярод фігурантаў — кіраўнікі адной з камерцыйных структур Гомеля, індывідуальны прадпрыемальнік і адказныя асобы лакаматыўнага дэпа Гомельскага аддзялення Беларускай чыгункі. Грамадзянамі была распрацавана схема, па якой з падпріемства выкрадаліся грашовыя сродкі. З 2002 па 2006 год гомельская камерцыйная структура заключала дагаворы паставак запасных частак для вытворчасці. Грошы за іх паступалі на рахунак фірмы, а затым пераводзіліся быццам бы на рахуны расійскіх партнёраў — пастаўшчыкоў запчастак. Па дакументах усё было ў парадку, але толькі на паперы. Роўнае зазначылі на прадпрыемстве так і не ўбачылі. Грошы, пераведзеныя ў Расію, праз лжэпрадпрыемальніцкай камерцыйнай структуры абнаўляліся і размяркоўваліся паміж удзельнікамі групы. Прэс-служба УКДБ па Гомельскай вобласці паведаміла, што чацвёртае ў спісе фігурантаў гэтай справы цярпець абвінавачваюцца па яшчэ адной крымінальнай справе, звязанай з буйным раскраданнем грашовых сродкаў Беларускай чыгункі, якую разглядае суд Савецкага раёна Гомеля.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЯК БЫЦЬ ШЧАСЛІВЫМ?

Неак сустрэла ў газеце парады Далай-ламы: як быць шчаслівым. І так яны мне спадабаліся, што выразала і замацавала скотчам на лядоўні. Мне здаецца, яны будуць карыснымі і вам.

- 1. Не забывайце, што вялікая любоў і вялікі здзейсненні звязаны з вялікай рызыкай.
2. Калі вы губляеце ўдачу, не губляйце горкага вопыту.
3. Кіруючыся трыма «П»: павага да сябе, пашана да іншых і прыстойнасць ва ўсіх вашых чынках.
4. Памятайце, што нездзейсненне мараў часам бывае чароўным падарункам фартуны.
5. Старанна вывучаеце правілы, каб мець магчымасць правільна іх паршчыць.
6. Не дазваляйце маленькай спрэчцы разбурыць вялікае сяброўства.
7. Калі вы зразумелі, што зрабілі памылку, адразу ж рабіце захад, каб яе выправіць.
8. Штодзённая праводзіце некаторы час у адзіноце.
9. Будзьце адкрытымі для зменаў, але не дазваляйце сабе здрадзіць сваім каштоўнасцям.
10. Памятайце: часам маўчанне — найлепшы адказ.
11. Жывіце годным, сумленным жыццём. Тады, пасталеўшы і азірнуўшыся назад, вы зможаце яшчэ раз атрымаць задавальненне ад яго.
12. Атмасфера любові ў вашым доме — падмурак вашага жыцця.
13. Падчас канфлікту з тымі, каго любіце, закрывайце толькі бегучую сітуацыю. Не прыгадвайце мінулае.
14. Дзяліцеся сваімі ведамі. Гэта спосаб дасягнуць неўміручасці.
15. Ашчадна стаўцеся да зямлі.
16. Раз у год наведвайце якую-небудзь мясціну, дзе раней не былі.
17. Памятайце, што найлепшыя ўзаемаадносіны з блізкімі бываюць тады, калі вы дорыце ім больш любові, чым патрабуюць ўзаем.
18. Ашчаднайце свае поспехі паводле таго, чаго яны вам каштавалі.
19. У каханні і кулінарны дзейнічайце на злом галавы.
Ой, не ведаю, ці мог Далай-лама параіць апошні пункт, але ён мне падабаецца...

ПРА КРЫТЫЧНЫЯ ДНІ

Зорка навукі, прафесар чытае лекцыі ў маскоўскіх універсітэтах на розных мовах для замежнікаў... Кватэра на Вялікай Якіманцы, сто дваццаць метраў, дачы — так, на чорны дзень, усе прыкметы добрабытцтва...

На сустрэчы з сябрамі юнацтва пачынае хваліцца. Не, не грашыма... Сваім поспехам у жанчын падчас вучобы. Тыя, хто з ім быў у той час знаёмы, сміюцца ў кулак. Бо тое, што ён прымаў за жаночыя заляцанні, насамрэч было вытанчаным здэкам. Сённяшніе транс даюць навуку ў студэнцкай гады ўжо былі легендарнай фактальнасцю. Пры адной згадцы пра яго дзвучыты ўпадлі ў історыі транс, нават і не думаючы пра якія-небудзь сустрэчы ці кахецтва. Была прычына!

Хлопцы, якія жылі з ім у інтэрнацім пакоі, нежк падшылі да яго і сталі на поўным сур'ёзе высвятляць, — а чаго гэта ў яго няма месячных??? І растлумачылі, што яны павінны быць ва ўсіх! І так перакамаўна яны гэта гаварылі, прыводзілі такія аргументы, што ўпэўнілі яго ў неабходнасці тэрмінава звярнуцца да доктара, даведацца, што не так з арганізмам.

Сам Буркоў гэтую гісторыю добра памятае і вельмі любіць згадваць.

...І як яны жылі без штодзённай рэкламы тампакаў?

«БЫЦЬ» І «ЗДАВАЦА»-1

Калі вы хоць раз бралі ў рукі глянцавы часопіс, то, безумоўна, разумееце сэнс прыведзеных ніжэй сказаў, выбраных мной толькі з аднаго часопіса.

«Графіты — гэта чорны новага сезона...»
«Пярлоўка — гэта новае рызота...»

ШУ! БІЎ!.. ЗАБІЎ?

Большасць сямейна-бытавых злачынстваў — на вёсцы і «пад градусам»

Мядзельскі раён, сям'я № 1

— Забіраўце хутчэй, каб вочы мае яго больш не бачылі, — з цемры (паводле слоў гаспадыні, электрычнасць адключылі за няплату яшчэ чатыры гады таму) данёсся жаночы голас.

— Маўчы, старая, а то зноў на вуліцы начаваць будзеш, — тыркнуў у адказ мужчына і з усёй сілы стукнуў нечым аб падлогу. — Вось бачыце, у сваёй хаце месца ўжо няма.

У святле мабільнага тэлефона атрымалася разгледзець прапігнута твары маленькай бабункі і яе саркагадовага сына з мыліцай у руках. І пакуль супрацоўнікі міліцыі праводзілі прафілактычную работу з праблемнай сямейкай, я пагрукала ў дзверы супрацьлеглай кватэры.

— Не канфліктуеце з суседзьмі? — Дзюкў Богу, не. Але спакою ад іх таксама няма, пастаняна з пад'езда даносіцца нецэнзурная лаянка.

— Чуеш, там зноў Рыжы з Галей сварача, — спалохана тудзе за падол бабулінай суценкі маленькі Арцём.

— Вось бачыце, — уздыхае жанчына, — і ўнук усё гэта чуе, мне нават страшна яго аднаго на двор выпускаць. Асабліва пакутуме, калі Галя атрымае пенсію: на грошы, які на мёд, сюды збягаюцца ўсе мясцовыя алкаголікі. Хутчэй бы ўжо ў Рыжы зажалы нага, абяцалі адразу ж забраць (ужо ў трэці раз) у лячэбна-працоўны прафілакторый (далей — ЛПП). Магчыма, тады зноў уздыхнем свабодна.

Мядзельскі раён, сям'я № 2

З братамі-дзашырамі я пазнаёмілася ў Нарачанскім грамадскім пункце аховы парадку. Іх твары, рукі і адзенне былі ў крыві, разрэзам вачэй (якія былі ледзь прыкметныя з-за фінгалаў) адзін з іх нагадваў кітайца.

Паводле слоў маладошага ўчастковага Ігара ПАГАЧЭУСКАГА, Павел і Мікалай даўно ўжо знаходзяцца на кантролі міліцыі.

— Абодва судзімыя за ахуліганства, адзін з іх адбыў тэрмін у ЛПП. Бацькоў старэнскі шкада, жыцця ім не даюць. Нап'юцца, а пасля пачынаюць высвятляць паміж сабой адносіны пры дапамозе кулакоў. Пры допыце ж браты ніколі адзін да аднаго прэтэнзій не маюць.

Гэтыя сіношныя твары і пустыя вочы яшчэ некалькі дзён стаялі ў мяне перад вачыма. А пытанне, як да такога жыцця можна дакаціцца, пастаняна свірдала

мог. Але пасля сустрэчы з намеснікам начальніка упраўлення прафілактыкі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі высветлілася, што гэта майго матэрыялу зусім бяскрыўдныя ў параўнанні з...

— У Шклоўскім раёне зяць у стане алкагольнага ап'янення па чаў душыць цешчу. Калі б у гэты момант яе дачка не прыйшла з работы, то невядома, чым бы ўсё гэта скончылася — расказвае Уладзімір САЦЮК. — А ў вёсцы Забавіцкае п'яны мужчына папайка падіў сваю жонку, праз некалькі гадзін жанчына памерла.

«У вёсках п'юць не гарэлку, а «чарніла» і самагонку»

І гэты толькі адзінаквы прыклад. Усяго ж летась на глебе сямейна-бытавых адноснаў здзейснена 207 забойстваў, 436 ахварам нанесены цяжка цялесныя пашкоджанні. Хвалюе, што апошнім часам найбольш шмільныя да злачыннасці жыхары сельскай мясцовасці. Асобы без пастанянага месца працы звычайна на сварку (а там, дзе сварка, ёсць і чарка) на сезонных шабашках. Летам сена адзінаквы бабы нарыхтуюць для кароўкі, востенню бульбу выкапваюць, зімой дровы пясуюць. Вось толькі не ведаюць бабункі, што, звязваючыся з такімі залежнымі ад алкаголю рабочнікамі, пасля ўсё жыццё будуць ім павінны...

— Не так даўно ў Тураве малады падонка, які да гэтага да памагаў старэнкай бабуні па распадарацы, ночку прабраўся да яе ў хату, душыў і патрабавваў грошы. Пасля таго я перапужаная аддала яму ўсё, што засталася ад пенсіі, ён яе згвалціў.

— Нездзе 80 працэнтаў злачынстваў, якія падымаюць руку на бліз-

кага чалавека, знаходзяцца «пад шафам», — адзначаў Уладзімір САЦЮК. — Таму для таго каб скараціць колькасць злачынстваў у пэрыяд, трэба, у першую чаргу, перамагчы п'янства ў краіне. І адной міліцыі з гэтай задачай не справіцца. Вельмі важна, каб убаку не застаўся ніводны свядомы грамадзянін. Але пакуль што з узаемападтрымкай не ўсё так, як хацелася б.

У той час як Міністэрства аховы здароўя выступае за прапановы дазваліць прадаваць спіртныя напоі асобам з 21-гадовага ўзросту, прадаўцы, нягледзячы на забарону, умудраюцца рэалізоўваючы алкаголь няпоўнагадовым. Толькі ў Брабурыйску летась супрацоўнікі МУС выявілі шосць такіх паршчэнняў у гандлёвых пунктах, якіх размяшчаныя блізу школы.

— З іншага боку, радуе, што мясцовыя ўлады ўсіх рэгіёнаў краіны падтрымалі нашу ініцыятыву накіонт правядзення Дзён цяварозасты. Сутнасць гэтых акцый не столькі ў тым, каб забараніць продаж спіртнога, а ў тым, каб замяніць гандаль спіртнымі напоямі іншымі культурнымі, асветніцкімі і спартыўнымі мерапрыемствамі, давесці да людзей, што алкаголь — гэта зло, што ў п'янай нацыі няма будучыні.

— Падчас апытання мужчына выказаў незадаволенасць Днём цяварозасты. «Так атрымалася, што да мяне 14 лотага завітаў сябар. Калі я прыйшоў у краму, каб купіць канык, то даведаўся, што сёння нам з гэтым дзевяццю праводзіць вечар з сокам».

— Акцыя была не раптоўнай, ва ўсіх крамах напярэдадні віселі аб'явы, — кажа Уладзімір САЦЮК. — Таму я не думаю, што чалавек, які чакаў гэсцей, не пакапатаўся



Фота Марыны БЕЖУКОВІЧ.

пра «пачастунак» напярэдадні. А вось людзям, якія жывуць адным днём і грошы на «чарніла» ў іх з'яўляюцца, як правіла, пасля ранішняга абходу сметнік, дзевяццераць разоў раз на месца даць свайму арганізму перадышну...

— У вёсках людзі асацыяльна паводзінаў у асноўным п'юць пладова-ягаднае віно. Я ж, як начальнік міліцыі і я грамадзянін, — уступае ў размову начальнік аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага раёна Аляксей БАЛЮК, — лічу, што з вытворчасці наогул трэ-

Летась у краіне ад перадазіроўкі алкаголю загінулі 2594 чалавекі.

ба выключыць гэты надзвычайны шкоды для арганізма напоі ці хоць бы абмежаваць яго продаж зранку. Бо чалавек, які набывае «чарніла» ў 9 гадзін раніцы, як правіла, адразу ж яго выпівае. Які з яго можа быць работнік? Калі мы будзем даваць магчымасць народу набываць таннае віно, то мы хутка страцім вялікую частку нашага насельніцтва.

— Як кажучу ў народзе, свіння заўсёды знойдзе бруд. Ці не лічыце вы, што цяварозасты акцыя дазволіць «зазлаціцца» так званым «самагончыкам»?

— Сёлета ў Мінску затрымалі некалькі таксістаў, якія нелегальна гандлявалі гарэлкай, — канстатаваў Уладзімір Сацюк. — Але гэта ўжо праблема міліцыі. Ведаючы, што праходзіць такая акцыя і што ёсць людзі, якія не абмінуць магчымасць на гэтым узбагаціцца, актывізуецца апэратыўныя службы.

— Паверце, мы ведаем, як з імі змагацца. Ёсць пастаняныя паршуральнікі, якіх мы трымаем на кантролі. Вось жыхар Мядзеля некалькі разоў прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці за рэалізацыю самагонкі. Апошні раз у яго фіксавалі 400 літраў гэтай вадкасці. Акрам таго, у нас ёсць свае крыніцы інфармацыі і неаб'якавыя суседзі.

— Гэта і старасты вёсак, і неаб'якавыя суседзі. І жонка, якая ведае, што яе мужа «спойвае» бабка Ню-

ра, не будзе маўчаць. Не дазволіць яна ўзбагаціцца старой за кошт чужых мужоў.

— Упраўленне ўнутраных спраў Мінвалыканскага выстулі з ініцыятывай — праводзіць Дні цяварозасты ў дзень выдачы авансу і зарплатаў...

— Надзвычайная ідэя. Жонкі гэтых працавікоў скажучы толькі дзвукі міліцыі, бо больш грошай у сям'ю вернецца. Заўважалі, напэўна, нехта гагосць б'е, прыніжае, то абавязак суседа — патэлефанаваць у міліцыю, — кажа Уладзімір Сацюк. — Іншая справа, калі скараціцца, што сусед гуна глядзіць тэлевізар, слухае музыку ці цвікі ў сценку забівае. Гэта ўжо не да нас трэба звяртацца. За паршчэнне не правілаў карыстання жылымі памяшканнямі адказваюць жылёва-камунальныя службы. Ёсць яшчэ і такія заяўнікі, якія лічаць, што міліцыя — гэта пудзіла (напрыклад, жонка можа патэлефанаваць у міліцыю, бо муж не хоча выносіць смецце). Таму ж пужаць нікога не збіраемся. Мы нагадваем, што за заведзена неправільнае паведзенне, якое пацягнула рэагаванне спецыяльных службаў, у тым ліку міліцыі, праду-гледжваюцца вялікія штрафы.

Залаяваць алкаголікаў і дармадэўцаў?

Яшчэ адна прычына сістэматычных асацыяльных паводзінаў, разам з алкагольнай залежнасцю, — дармадзства ці, іншымі словамі, працоўная незанятасць. Пры сістэматычным паршчэнні грамадскага парадку ў нецвярзным стане чалавека ў адпаведнасці з законам можна прымусяць працаваць.

— Дарчы, такая мера пакарэння, якая прымяняецца ў дачыненні да безнадзейных хранічных алкаголікаў, якіх ЛПП, засталася толькі ў Беларусі, — адзначаў Уладзімір Сацюк. — Летась у ЛПП было накіравана 5035 чалавек, з іх 924 жанчыны. Шмат у нас мажыма, якія кінулі сваіх дзяцей і якія абавязаны выплачываць сродкі, затрачаныя дзяржавай на іх выхаванне. Вось толькі многія адмаўляюцца працаваць і працягваюць піць непрыдатна. Прышлілі да таго, што ў жаночым ЛПП у нас месцаў не хапае.

— Мы практыкуем у сваім раёне адпраўляць у ЛПП толькі страджаных для грамадства людзей, тых, хто адмаўляецца працаваць на волі і з'яўляецца неабяспеченым для навакольных, — падзяляўся сваімі думкамі начальнік аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага раёна. — Людзей жа працаздольнага ўзросту, якія не цюраюцца працы, мы стараемся вярнуць да жыцця без ізаляцыі. Летась адправілі ў ЛПП

— Вывучаючы такія злачынствы, якія пагразае забойства, катаванне, нанясенне лёгкіх цялесных пашкоджанняў і прыцягваючы виваваць да адказнасці, мы тым самым пярэдажваем больш цяжкае злачынства. Большасць людзей, якія прайдуць праз прэзэнтывінае меры пакарэння, дзясцця разоў падумаюць, перш чым узняць руку на блізкага чалавека.

Надзея ДРЫЛА. Фота аўтара.



Супрацоўнікі міліцыі заўсёды гатовы выехаць на месца здарэння.

«ДРУКАПІСЫ» НЕ ГАРАЦЬ

Творчасць літаратурнага аб'яднання «Бум-бам-літ» заняла сваё месца ў гісторыі дзясцючых кніжык, якая выйшла ў выдавецтве «Галіяфы».

Новую кніжку «Друкапісы». Вялікая імпрывізацыя» была «бум-бам-літаў» перадалі ў Дзяржаўны літаратурны музей разам з арыгінальнымі самавыдаўскімі кніжачкамі, якія некалі з'явіліся ўвабленнем беларускага літаратурнага авангарду. Гэта 10 самаробных кніжачак з калекцыі Міхаіла Башурова, якія ствараліся ў сярэдзіне 90-х гадоў у рамках эпапэаграфічнага праекта «Бум-бам-літ». Пра сваю эпапэаграфічную некаторыя з удзельнікаў узгадваюць нібыта пра дзівацтва маладошці. А некаторыя ўсё яшчэ трымаюцца авангарднага духу і нават нядарна ўдзельнічаюць у фотасесіях з распрапаннем. Аднак менавіта выданне «Друкапісаў» стала самым яркавым сведчаннем таго, што ў беларускай літаратуры адбыўся авангард. А тое, што гадоў 15 таму было літаратурна-мастацкай з'явай, цяпер трэба разглядаць як частку гісторыі. Праўда, некаторыя з самавыдаўскіх кніжачак дзеля гісторыі ўжо захоўваліся ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, некаторыя засталіся ў прыватных калекцыянераў. Але цяпер факсімільнае выданне ў 216 старонак аб'яднала пад адной вокладкай 10 друкапісаў, якія паддзеныя дакладна так, як аўтары рабілі іх сваімі рукамі: на паперы фармату А4 на самі пісалі, малавалі, потым на кераске рабіліся копіі, усё замацоўвалася і атрымліваліся маленючкі кніжачкі.

Успамінам пра тое, што было тады, аддаваліся былі ўдзельнікі «Бум-бам-літ» падчас... абсалютна акадэмічнай вачерыны. Пра былія авангардныя дзці нагадаў хіба Юрась Барысевіч, які раіць ужываць літаратуру нетрадыцыйнымі спосабамі — праз таблеткі і гарчычнікі. Ды сапраўдным «бум-бам-літаўскім» рытэнтам стаў копіі тэкст, у якога была асабліва місія: гучна паведаміць пра пачатак новага часу ў беларускай літаратуры.

У яго і цяпер даволі спрытна грукваў «бессмертным» хросны бацька «Бум-бам-літ» Вялічэн Акудовіч. Калісьці ён грукнуў у гэты тазік на першай вачерыне новага літаратурнага руху ў Доме літаратуры. Гэты кароткі бум павінен быў засведчыць заканчэнне гісторыі той класічнай літаратуры,

якая была да «Бумбаліт», і зафіксаваць пачатак іншага часу — літаратуры без гальштукі, без тытулаў. Гэты бум нібыта пераносіў беларускую літаратуру ў іншае вымярэнне, забяспечыўшы ёй прыток свежага паветра. Так, беларускі літаратурны авангард здарыўся наштам пазней, чым у іншых краінах. Амаль на стагоддзе пазней, чым ён з'явіўся ў свеце, і на дзясцігоддзе пазней, чым у Расіі. Затое ён выспеў. Затое паспеў самацвярдзіцца да таго, які новыя камп'ютарныя тэхналогіі, развіццё інтэрнэту не запатрабавала пошукі новых спосабаў размовы з чалавекам, новай імпрывізацыі. Можна таму сёння так важна падсумаваць і патлумачыць сэнс таго літаратурнага руху, які першы ў Беларусі паказаў: літаратура можа быць іншай.

Як той рух трэба ўспрымаць сёння, адкажа ўкладальніца кніжкі «Друкапісы. Вялікая імпрывізацыя» Інэса КУР'ЯН:

— Гэтая кніжка не з'яўляецца вялікай цаглянай у мур, які можна назваць «авангард» у беларускай літаратуры». Гэта не цагляна, а маленькі вельмі яркавы фрагмент гісторыі нашага авангарда, якая, можа, наогул не пісалася. Жыеня ніжка-аднадзёнак, якія на той час павінны былі шосці прыспешыць, якія павінны былі стаць свежым поглядам на жыццё, увайшлі ў зборнік (іх дзясцця выпадкова, няхай не крыўдзіцца тыя, хто не патрапіў). Гэта наш спазнёны авангард: беларусы павінны зразумець, што яны заўсёды спазнаюцца і наогул не спазнаюцца. Але галоўнае, што гэта адбылося: з'яўляліся кніжкі, якія ўтрымлівалі важную рысу авангарда — эпапэаграфічны, якія павінны былі прадэманстраваць усе таленты аўтараў. Выданне «Друкапісаў» — гэта кароткі погляд на тое, што адбылася там і тады. Не трэба чакаць, калі з'явіцца і вызначачы месца той літаратурнай з'явы. Архыў трэба альбо адразу паліць у пэчы, альбо ратаваць.

Гісторыя любіць, калі ў ёй усё раскладзена на паліцах, калі паведзеныя вынікі. Вынікам таго, што было тады, можна лічыць не толькі з'яўленне пэўнай плыні ў беларускай літаратуры, але прыход

ПРАВІЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ РЭКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ «ПАДПІШЫСЯ НА «ЗВЯЗДУ»

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЗЖНІ

1. Рэкламная гульня пад назвай "Падпішыся на "Звязду" (далей — Гульня) праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтымі Правіламі ў тэрмін з 4 сакавіка па 10 красавіка 2009 года ўключна з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету "Звязда".

2. Арганізатар Гульні — Установа "Рэдакцыя газеты "Звязда" (далей — Арганізатар), зарэгістраваная рашэннем Мінскага гарвыканкама ад 02.08.2001 № 1010 у Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрыемальнікаў за № 100155376, УНП 100155376, месца знаходжання: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

II. ПРЫЗАВЫ ФОНД ГУЛЬНІ

3. Прызавы фонд Гульні фарміруецца за кошт чыстага прыбытку Арганізатара Гульні і складаецца з наступных рэчаў:

№ п/п	Назва	Колькасць (шт.)	Цана за шт. з ПДВ (руб.)	Усяго з ПДВ (руб.)
1.	Футболкі сув. чырвоныя з вышыўкай лагатыпа	7	18 257	127 799
2.	Бейсболкі сув. арт. 58044 чырвоныя з вышыўкай лагатыпа	7	9 537	66 759
3.	Гадзіннікі настольныя 447017 ЧНС-020390011(1)Звэ2	7	26 196	183 372
4.	Тэлевізар "Віцязь" 54сгтv70-3, г. Віцебск	7	342 000	2 394 000
5.	Халадзільнік МХ 2823-80, РБ, ЗАО "Атлант"	1	751 778	751 778

Усяго прызавы фонд рэкламнай гульні "Падпішыся на "Звязду" складае 3 523 708 (Тры мільёны пяцьсот дваццаць тры тысячы семсот восем) беларускіх рублёў.

III. УМОВЫ ЎДЗЕЛУ Ў ГУЛЬНІ.

ПАРАДАК АДБОРУ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ

4. Удзельнікам Гульні можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які пастаняна пражывае на яе тэрыторыі і які аформіў і аплаціў падпіску на газету "Звязда" на першае паўгоддзе або другі квартал 2009 года.

5. Падставай для ўдзелу ў Гульні з'яўляецца дасланая падпісчыкам на адрас рэдакцыі ў перыяд падпісной кампаніі на другі квартал 2009 года выразаная з газеты запоўненая картка ўдзельніка – падпісчыка "Звязды", якая друкуецца да двух разоў на тыдзень у перыяд з 4 сакавіка па 1 красавіка 2009 года ўключна ў газеце "Звязда".

6. Адзін падпісчык можа даслаць толькі адну картку ўдзельніка. Падпісчык, які даслаў больш за адну картку ўдзельніка, выключнаецца з Гульні.

7. Карткі ўдзельніка, наклееныя на паперу ці плёнку, адскеракаправаныя або якія паступілі ў рэдакцыю пасля 6 красавіка 2009 года па паштовым штэмпелі атрымання да ўдзелу ў Гульні не прымаюцца.

IV. КАМІСІЯ ПА ПРАВЯДЗЕННІ ГУЛЬНІ

8. Для правядзення Гульні Арганізатар стварае камісію па правядзенні рэкламнай гульні "Падпішыся на "Звязду" (далей — Камісія) з тэрмінама паўнамоцтваў з 4 сакавіка па 10 красавіка 2009 года ў складзе пяці чалавек.

9. На пасяджэнне Камісіі ў якасці назіральніка будзе права галасавання могуць запрашацца падпісчыкі газеты або прадстаўнікі незалежных арганізацый.

10. Пасяджэнні Камісіі з'яўляюцца правакомунічнымі пры наяўнасці большасці з яе зарэгістраванага складу.

11. Усе рашэнні Камісіі прымаюцца шляхам адкрытага галасавання простаў большасцю галасоў старшыні і членаў Камісіі, якія прысутнічалі на пасяджэнні. У выпадку роўнасці галасоў "за" і "супраць" галас старшыні Камісіі з'яўляецца вырашальным.

12. Рашэнні Камісіі афармляюцца пратаколам, які падпісваецца ўсімі прысутнымі на пасяджэнні членамі Камісіі.

V. ПАРАДАК РОЗЫГРЫШУ ПРЫЗОЎ

13. Розыгрыш прызоў ажыццяўляецца на пасяджэнні Камісіі 8 красавіка 2009 года ў 12 гадзін у памяшканні Арганізатара Гульні па адрасе: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

14. Перад пачаткам розыгрышу карткі ўдзельніка сартуюцца па абласцях і горадзе Мінску, змяшчаюцца ў асобныя прасторныя скрыні і старанна перамяшваюцца.

VI. ПРЫЗАВЫ ФОНД РЭКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ «ПАДПІШЫСЯ НА «ЗВЯЗДУ»

1. ЗДАНОВІЧ Уладзімір Аляксандравіч, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Звязда»

2. ДОУНАР Валяціна Аркадзьеўна, загадчык аддзела псіхалогіі газеты «Звязда»

3. ПАВЯДАЙЛА Вера Васільеўна, загадчык прыёмнай газеты «Звязда»

4. ДАБРАВОЛЬСкі Анатоль Васільевіч, вядучы рэдактар тэхнічны газеты «Звязда»

5. ДЗЕВОЙНА Алена Уладзіміраўна, рэдактар юрыдычнага аддзела газеты «Звязда»

Тэрмін паўнамоцтваў Камісіі з 4 сакавіка па 10 красавіка 2009 года.

СКЛАД КАМІСІІ ПА ПРАВЯДЗЕННІ РЭКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ «ПАДПІШЫСЯ НА «ЗВЯЗДУ»

Калі вы падпісаліся на газету "Звязда" на II квартал або 1-е паўгоддзе 2009 года — запаўняйце картку ўдзельніка, выразаіце і дасылайце яе да 6 красавіка ў рэдакцыю на адрас: 220013, Мінск, вул.Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падпісчык можа выйграць у якасці прызоў гадзіннікі, футболкі, бейсболкі, тэлевізары «Віцязь» і халадзільнік. Розыгрыш прызоў праводзіцца 8 красавіка 2009 г., вынікі публікуюцца ў газеце «Звязда» да 18 красавіка 2009 г.

Атрымаць прыз можна ў рэдакцыі да 20 чэрвеня 2009 г. пры прад'яўленні квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на II квартал або 1-е паўгоддзе 2009 года і пашпарта. Дастаўку тэлевізараў і халадзільніка ажыццяўляе рэдакцыя. Пасля 20 чэрвеня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца.

Тэрмін правядзення гульні — з 04.03.09 па 10.04.09.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі Правілаў правядзення рэкламнай гульні № 1339 ад 03.03.2009 г. выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на II квартал або 1-е паўгоддзе 2009 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____ (аддзяленне сувязі)

на II кв. або 1-е паўг. 2009 года

Жатні адрас і тэлефон _____ (індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

БЕЛАРУСЫ І БАЛГАРЫ — РАЗАМ ПРАЗ СТАГОДДЗІ

Дзень вызвалення Балгарыі з-пад асманска-турэцкага ярма — выдатная дата ў гісторыі нашых народаў. 19 лютага (3 сакавіка) 1878 г. геранічна барацьба рускіх, беларускіх, украінскіх воінаў і балгарскіх апалчэнцаў закончылася заключэннем у Сан-Стэфана мірнага пагаднення паміж Расіяй і Турцыяй, паводле якога Балгарыя абвешчалася самастойнай дзяржавай. Падчас Руска-турэцкай вайны 1877—1878 гг. значную частку славянскага войска складалі беларусы, якія шмат зрабілі для вызвалення Балгарыі. Сярод іх імёны генерала Іосіфа Гуркі — аднаго з найбольш выдатных палкаводцаў у гэтай вайне, прадстаўніка знамага беларускага роду Рамейка-Гуркаў; генерала Міхаіла Скобелева, які паходзіў з сям'і выхадцаў з Беларусі, што перасяліліся на Стаўрапольшчыну; доктара Руселя — Мікалая Судзілоўскага, выратавальніка параненых героя гэтай вайны К. Хруцкага, узнагароджанага двума Георгіеўскімі крыжамі.

Нямала беларускіх прозвішчаў па помніках, усталяваных у Балгарыі ў памяць аб загінулых за яе вызваленне. На мемарыяльных дошках, якія захаваліся да нашага часу ў храме, пабудаваным у гонар перамогі ў Руска-турэцкай вайне, на Мінскіх вайсковых могілках, высечаны прозвішчы беларусаў Г. Несця-

ровіча, В. Караткевіча, Ф. Канановіча, А. Беразюка, М. Смоліча, С. Савіча і шмат іншых.

Штогод Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі разам з дыпламатычным корпусам Балгарыі ўшаноўвае на Мінскіх вайсковых могілках памяць аб гэтых героях. Акрамя гэтага, таварыства «Беларусь — Балгарыя» наладжвае навуковыя канферэнцыі, «круглыя сталы», дзе дакладчыкі і выступоўцы дзеляцца цікавай гістарычнай інфармацыяй. Так, летась таварыства «Беларусь — Балгарыя» была наладжана чарговая моладзевая навуковая канферэнцыя па тэме «Руска-турэцкая вайна 1877—78 гг. Удзел Беларусі ў вызваленні Балгарыі», прымеркаваная да 130-годдзя вызвалення Балгарыі. Засталося вельмі шмат цікавых матэрыялаў па гэтай канферэнцыі, якія, на жаль, нідзе не былі надрукаваныя. Але старшыня прэзідыума таварыства, адказны сакратар і проста душа таварыства «Беларусь — Балгарыя» Ніна Самёнаўна Іванова захоўвае іх і вельмі спадзяецца, што яны ўсё ж убачаць свет і знойдуць сваё месца сярод п'янаўнасных выданняў.

Падрыхтавала сябра таварыства «Беларусь — Балгарыя» Валяціна КУДЗІНА.

стаўлены менавіта перад неяскай змарнець, кінуты ў агонію крывадага і гнюснага зыходу, ён проста апрадзіць надбайнага нашага Стваральніка: падмыецца на дах суседняга сяміпаверховага кааператывнага дома і скінецца адтуль. Восі і ўсё.

2. Потым ён ужо і не памятаў, з якой прычыны яму давалося пайсці да доктара, але так ці інакш там яго прысцешвалі з нейкімі ўсё больш сумнеўнымі аглядамі, дзе яго сустралілі і праводзілі нейкія дактары з усё больш спачувальнымі тварамі. Ён выконваў усё, што яму казалі, але рабіў гэта ад пачінаў і ганарыста ўсё гэта царюла.

І вось урэшце яму засмучана сказала: агледы блізкітана паказваюць, што гэта рак у тым самым прыстойным месцы, у якім ён гэта сабе і ўяўляў перад тым, і што сэрца яго ў настолькі перадінфарктным стане, што ўвогуле незразумела, які ён яшчэ не ўпаў на тратуры падчас руху або не памірае ў сне.

3. ... Ачомуаўшыся пасля пакутага і зноў адчуўшы зямлю пад нагамі, ён каўтануў і сказаў:

— Пішыце рэцэпты!

Расіца БАРКОЎСКІ ГАСПАДЫНЯ

Чысціць, мяе, гатуе. Вядзе гаспадарку, абергае сям'ю. Клапоціцца. Трыхоўчыца. Мые посуд. Пакуль мяе, думае.

Льжкі, відэльцы, яе сын, нажы: «Ці добра ён дабраўся? І нашошта яму было шукашь шчасця ажно ў Германіі? Хоць бы адгукнуці! Хаця галас яго паучу...» Трэба не загабця сказаць яму, каб купіць сабе шалік, бо свой забыўся забраць у спешчы... а там жа, відаць, холадна...

3 ПРЫРОДЫ — У СВАЮ КІШЭНЮ?

На возеры Выганішчанскае Івацэвіцкага раёна работнікі ўпраўлення аперацыйнага раэагавання Дзяржінспекцыі выяўлены факт крадзяжы рыбы брагадай прамысловай лоўлі ласпалюічэй гаспадаркі «Выганішчанскае».

Брагадэй рыбавалачкай брагадаў існаў журналу ўсяго 3 кілаграмы рыбы пры фактычнай здабчы амаль 52 кілаграмы. А работнікі Слонімскай мікраінспекцыі затрыманы трактарыст ДІГУ «Баранавіцкі лясгас», які, знаходзячыся ў Малдчасным лясніцтве, незаконна высек 55 дрэў без білета на высеку.

БРАКАНЬЕРЫ САМІ ПАТРАПІЛІ Ў «ПЯТЛЮ»

У лясным масіве Нарачанскага лясніцтва на тэрыторыі адзямнага нацыянальнага парку работнікі Мядзельскай мікраінспекцыі сумесна з супрацоўнікамі мясцовага рэ РАУС затрымалі грамадзяніна, які з выкарыстаннем металічных петляў здабываў двух зайцоў.

«Палюічын» меў пры сабе незарэгістраваную палюічуную стрэльбу ТОЗ-БМ і патроны з куляй і карчучу. Усё гэта, а таксама шэсць петляў і матачылік «Мінск», канфіскаваны. Па гэтым факце ўжо ўзбуджана крымінальная справа.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже государственного имущества и права заключения договора аренды земельного участка

Наименование предмета аукциона	Капитальное строение (вспомогательное здание столовой) и право заключения договора аренды земельного участка
Местонахождение недвижимого имущества	Брестская обл., Ивацевичский р-н, в 2,2 км юго-западнее д. Холпя
Продавец недвижимого имущества	Министерство энергетики РБ (в лице ОАО «Белтрансгаз») тел. 8017 219 14 37, 801562 7 23 53
Сведения о предмете аукциона	Здание 1985 г.п., 1-этажн., площадь – 143 кв.м. Земельный участок площадью 0,0628 га, срок аренды – 50 лет
Начальная цена предмета аукциона, руб.	48 570 058
Сумма задатка, руб.	4 857 000
Организатор аукциона	Фонд «Брестоблимушество», г. Брест, ул. Ленина, 11, тел. 20 87 85, 23 12 63, 23 44 06 www.brest-region.by

Аукцион состоится 7 апреля 2009 года в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (зданье обшлскопома).

Для участия в аукционе представляются:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с фондом «Брестоблимушество».
2. Заверенный банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на р/с 3642202530011 Головной филиал по Брестской области ОАО «Белинвестбанк», код банка 823, получатель платежа – фонд «Брестоблимушество», УНН 200020538.
3. Юридическим лицом – доверенность представило юридическое лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), нотариально удостоверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Индивидуальным предпринимателем – нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
5. Иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
6. Представителем иностранного юридического лица или иностранного гражданина, лица без гражданства – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовою

состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

7. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность.

8. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наилучшую цену.

Участник, ставший победителем аукциона, обязан: подписать протокол аукциона; в течение 10 рабочих дней со дня принятия местным исполнительным комитетом решения о предоставлении земельного участка; внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы по формированию и регистрации земельного участка и расходы на подготовку и проведение аукциона, после чего не позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом недвижимого имущества договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержд. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 405, 404 фонд «Брестоблимушество» с 8.30 до 17.30 по рабочим дням по 6 апреля 2009 года включительно.

Даўно вядома, што сцісласць — сястра таленту. Прапануем нашым чытатчам пазнаёміцца з творами некаторых сучасных беларускіх пісьменнікаў, якія працуюць у жанры сціслай прозы.

Хрыста КАРАСТАЯНАЎ ГРОШЫ, УСЯГО ТОЛЬКІ ГРОШЫ...

У самым канцы цяжкага лета, калі было так гарача, што навокал пахла гарэлым, адна жанчына ўзяла адзін дзень адпачынку за свой кошт: пайшла ў банк і нарэшце знайла тыя тры тысячы леваў, на коткі якіх яны з мужам даўно вагалі, ці варта іх здацьмаць...

Але ў рэшце рэшт яна іх зняла. Загнула іх у цэлафан, цэлафан той абматала гумкаю, потым засунула гэты тонкі пакуначок на самае дно сваёй старой сумкі і зашпачылася да прыпынку на іншым баку плошчы. Села ў першы аўтобус, загадаўшы ў напрамку квартала за гнілой тузішай рэчкай, і ўжо так неадрыўна пільнавала, так ужо прыскакала да сябе тую сумку, што ўжо лепш няма як, а вось жа выйшла на сваім прыпынку, сунула руку ў сумку — і самелла!

Грошай не было...

Яна воінукала і спачатку памкнулася бегчы за аўтобусам, пасля кінулася да таксафона, што вісеў на абшпукенным рагу дома, і ўрэшце рэшт проста дабегла дахаты...

А муж яе, убачыўшы, якая жонка тойбегла спалоханая, як быццам ад каго ўйкала, і раскудлачаная, усочкуў і стаў распытываць, ці не здарылася чым з тым самай... Жанчына раслакалася і адказала, што ў яе іх скралі... «Шаблёная баба!» — выдхнуў ён. «Каб цябе разарвала, шаблёная баба!» — закрываў і накінуўся на яе з лянчэнкай. А потым вохнуў і пачаў яе біць,

куды толькі паспяваў патрапіць. Жанчына загалася, выбегла з кватэры і пабегла ўніз па засіканай лясвіцы.

Муж бразнуў дзварыма, вярнуўся ў кунно і, натуральна, перш за ўсё ўгледзеў там кінутую ў мітусні лясвіцы.

Ён павагаўся... потым нагнуўся, падняў не нерашуча і ўрэшце высынаў усё на стол.

І сапраўды!

Гэны перацігнуты гумкаю пакуначок з трыма тысячамі леваў быў там!

Мужчына прысеў на крывое крэсла збоку, утаропіўся ў мутны цэлафан з грашмама ўнутры і раптоўна, нават сам сябе не чуючы, прамармытаў бездапаможна: «Толькі ж каб яна да мяне вярнулася, толькі каб вярнулася!...

ТОЙ БОК

1. Ён любіў уяўляць сабе, як раптам памірае — або ў сне, або на вуліцы, на вачах уражаных мінакоў. Проста ўзятае — і ўжо мёртвы, яшчэ да таго, як упаасі на пілку або на асфальт пешаходнай зоны ў цэнтры. Уяўляў сабе звычайна пераможні інфаркт, але дапускаў і раку ў якім-небудзь большменш прыстойным месцы. У горле, напрыклад.

Ён не будзе лячыцца! Ніякіх лякарняў! Ніякіх лекаў, аперацый!... Ён не ўяўляў сябе амбамічным трубачкамі і правадамі медыцынскіх апаратаў! Не ўяўляў сябе ў лайне доўгаля ляжаньня, якое пазбавляе чалавечага аблічча. Гэтага ён не дапускаў ні за што на свеце. Калі ўжо станецца так, што ён будзе па-

Инфарм-укол

ПАМЫЛКІ Ў ХАРЧАВАННІ

Хуткае ўжыванне ежы. Жаваць трэба павольна, паколькі добра раздроблена ежа лепш ператраўляецца і засвойваецца. Акрамя таго, толькі так можна пазбегнуць перадавання.

Адамуленне ад сныданку. Паводле даследаванняў, лягчыі скінуць вагу і падтрымліваць яе ў нармальным стане, калі трымацца старой ісціны: сныданак з'еш сам і г.д. Не есці раніцай і наядцаца ўвечары — гэта нездаровы лад жыцця.

Недахоп садавіны. Садавіну неабходна ўжываць мінімум двойчы ў дзень.

Шмат схаваанага цукру. Гэтай праблемай можна пазбегнуць, калі не зложываць газіроўкамі, сокамі, салодкімі ёгуртамі і шэрагам іншай гатовай прадукцыі, на гатаванні якой не трэба траціць час.

Жорсткія дыеты. Любое абмежаванне таго ці іншага прадукту ці групы прадуктаў прыводзіць да незбалансаванасці харчавання, парушае абмен рэчываў і выклікае дадатковы страс для арганізма. Трэба правільна ўжываць разнастайную ежу і есці пакрысе. А атрыманьня калорыі траціць з дапамогай фізічнай нагрукі.

РУКОЛА — ПРЫРОДНАЯ ВІЯГРА



Рэдкая страва самай лёгкай і карыснай міжземнаморскай кухні абыходзіцца без гэтай траўкі з гарчычна-архава-перачным смакам. Яшчэ ў Старажытным Рыме руколу ўжывалі не толькі як прыправу, але і ў якасці танізуючага сродку. Сучасныя вучоныя працягваюць адкрываць у гэтым сціплым на выгляд салаце новыя карысныя для здароўя якасці.

Для жанчын: рукола ўваходзіць у першую дзясятку залёнай гародніны па ўтрыманні прывітаміну А, які таксама называюць вітамінам прыгожасці. Ён забяспечвае здаровы выгляд: робіць валасы бліскучымі, пазночкі моцнымі, скуру маладой.

Для мужчын: расліна ўтрымлівае добрую колькасць так званых афродызіякаў — рэчываў, якія абуджаюць сэксуальнасць. Таму яе яшчэ называюць прыроднай віяграй.

Для ўсіх: у салаце шмат вітаміну С, які павышае ўстойлівасць да захворванняў і стомленасці. Дадавайце залёніва ў ежу і не бойцеся перадазіроўкі. Рукола падыходзіць да любых салаатаў, мяса, рыбы.

Святлана БАРЫСЕНКА.

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь

Ф.СП-1

АБАНЕМЕНТ на газету **ЗВЯЗДА** з бесплатнымі ўкладкамі: «Чырвоная змена», «Месце самоўправленне», «Краіна здароўя», «Жырандоль», «Купілі лешае» «Насуперак чарнобылю» (індэкс выдання) (колькасць камплектаў)

на 2009 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)

Куды _____ (адрас)

(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету **ЗВЯЗДА** з бесплатнымі ўкладкамі: «Чырвоная змена», «Месце самоўправленне», «Краіна здароўя», «Жырандоль», «Купілі лешае» «Насуперак чарнобылю» (індэкс выдання)

ПВ _____ (індэкс выдання)

месца _____ (адрас)

тар _____ (адрас)

Кашт _____ руб. _____ руб. (колькасць камплектаў)

_____ руб. _____ руб. (адрас)

на 2009 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)

Куды _____ (адрас)

(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь

Ф.СП-1

АБАНЕМЕНТ на газету **ЗВЯЗДА** з бесплатнымі ўкладкамі: «Чырвоная змена», «Месце самоўправленне», «Краіна здароўя», «Жырандоль», «Купілі лешае» «Насуперак чарнобылю» (індэкс выдання) (колькасць камплектаў)

на 2009 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)

Куды _____ (адрас)

(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

Себалас Лопес

ЗВЯЗДА 4 сакавіка 2009 г.

У адну з камандзіровак на Палессе ў маршрутцы Гомель — Лельчыцы выпадкова пачуў размову дзюво жанчын, якія скардзіліся на свае захворванні. Адна з іх хваляла доктара Себаласа Лопеса, які вылучыў ёй нейкую траўму, другая ж з удзячнасцю распавядала пра Наталлю Міхайлаўну, якая дапамагла ёй пазбавіцца, здаецца, ад хронічнага кашлю. А потым, нібы згаварыўшыся, жанчыны сказалі фразу, якая зацікавіла мяне: малыяці гэтыя дактары Джавані, добрыя людзі, добрая сям'я ў іх. Дай ім, Божа, усяго найлепшага.

Ва ўпраўленні аховы здароўя Гомельскага аблвыканкама, куды я патэлефанаваў, каб высветліць, дзе працуюць такія ўрачы (іх прозвішча — Себалас Лопес), мне сказалі, што ў Калінкавіцкай цэнтральнай раённай бальніцы. Галава сям'і (яго імя — Джавані) — балівец, а яго жонка — карэнка беларуска. Быў час, калі яны працавалі ў Ляцкаўскай Амерыцы, а цяпер — у нашай рэспубліцы. Здаецца, нікуды больш не збіраюцца ад'язджаць.

Вось і падалося мне, што чытачам нашай газеты будзе цікава даведацца, як жа стварылася гэтая незвычайная сям'я: гарачы паўднёваамерыканец (матчына, нават індзец) і памяркоўная беларуска, якая аддала ў сваім каханні перавагу яму. Прыязджайце, параіў мяне галоўны ўрач райбальніцы Аляксандр Шаўко (дарэчы, актыўны і расдаўні чытач «Звязды»), ёсць пра што расказаць. І вось я ў Калінкавічах.

Першая гутарка — з загадкавай тэрапеўтычнага аддзялення Алай Карася. Яна паведаміла, што Джавані вядзе зараз прыём пацыентаў, а Наталля Міхайлаўна будзе працаваць у другую змену. Яна зараз дома, але калі ўжо прыехаў карэспандант, дык не адмовіцца яму ў сустрэчы. Так яно і атрымалася.

Наталля Міхайлаўна аказалася прывабнай маладой жанчынай, дзявочае прозвішча якой — Шостак. Вырасла ў Светлагорску ў сям'і, дзе было шасцёрка дзяцей. Бацька Міхал Міхайлавіч працаваў вадзіцелем хуткай медыцынскай дапамогі, маці Лідзія Уладзіміраўна — медыцынскай сястрой. Вось па іх сцяжыцы вырашыла пайсці і Наталля, паступіўшы пасля школы ў Жлобінскае медыцынскае. Закончыла яго, а тут старэйшы брат Аляксандр, які атрымаў вышэйшую адукацыю ў Віцебскім медыцынскім інстытуце, параіў ёй паступаць туды ж. Што яна і зрабіла.

На дваццаці стагоддзі — уславіна Наталля Міхайлаўна. У інстытуце займалася шмат інша-



Фота М. БАРЫСЕНКІ.

лад. А ў Баліві ў нас нарадзілася Насця, Анастасія. Там мы пражылі пяць гадоў.

— **Цяжка было прывыкнуць да паўднёвай гарачыні і да іншага ладу жыцця?**

— Не вельмі. Асноўная цяжкасць была з мовай. Яшчэ перад паездкай я некалькі месяцаў штудыравала са слоўнікам іспанскаму, каб, як кажуць, не быць там белай вачкой. На працу ўладкавалася сямейным доктарам. Жылі мы ў невялікім гарадку Арура. Навокаляныя мясціны вельмі прыгожыя. Высаценныя Анды, шматлікія рэчкі і ручкі, якія імкліва нясуць свае воды ў Амазонку, агромністае возера Тытыкака, шмат паркаў, пляжы, багацце экзатычных фруктаў. Падабалася мне там. Там высокі атмасферны ціск, нізкарослыя смуглявыя людзі, якія сваёй дэманстрацыяй гасцінасцю такія ж, як і мы, беларусы.

— **І ўсё ж, напэўна, вы адчулі павышаную ўвагу да сябе?**

— А як жа. Мясцовы люд цікавілі і форма майго адзення, і рост, і нават колер вачэй. Вельмі многія стараліся трапіць да мяне на прыём і яшчэ і таму, што ў Баліві рускія (беларусы) там амаль не ведаюць (урочы вельмі аўтарытэтычны).

— **Наталля, — кажа Джавані, — самая прыгожая і пішчотная жанчына ў свеце. Я вельмі рады, што яна выбрала мужа менавіта мяне. У нашым гарадку Арура сяляне бачылі толькі па тэлевізару, а тут — беларуска са сваімі зялёнымі вачымі і такой прывабнасцю, што ах дух зашалоўвае. Наталля нават запрашала дэманстраваць моднае адзенне.**

Бацька Джавані — адвакат, маці — настаўніца, дзве сястры — настаўніца і хімік. Сустрэлі і прынялі яны нашу зямлячку вельмі доб-

ра, і бацькі Джавані замянілі ёй бацькоў, якія на той час пайшлі з жыцця. Яна стала для іх, не перабольшваючы, любімай дачкой. І яны вельмі перажывалі і перажываюць цяпер, што сын і нявестка з дзецьмі ў 2005 годзе паехалі ў Беларусь. Джавані працаваў у сваім гарадку галоўным урачом клінічнай і траўматалагічнай, а яны з Наталляй Міхайлаўнай мелі дом. Але здарылася так, што ёй патрэбна было прайсці ў Беларусь клінічную ардынатуру для атрымання спецыялізацыі, і яна адправілася туды з Насцяй. Яе адсутнасць Лопес вытрымаў усяго толькі месяц і пацаў настаіваць на тым, каб яна вярнулася. Наталля Міхайлаўна пасям'я ўзяла курс на Беларусь, у Калінкавічы. Джавані прызнаўся мне, што вельмі любіць нашу краіну, яе грамадзян, што ў Баліві су-

маваў па снезе, па нашых зімах, да якіх у час вучобы ў Віцебску доўгі час не мог прывыкнуць. Таму і вырашыў будаваць двухпавярховы дом адразу па прыездзе на радзіму сваёй каханай. Можна было б купіць кватэру, але ён лічыць, што дзецям патрэбна прастора, двор, дзе можна бавіць час з сабакам ці катом. Будуйнітва дома, дзе жыве сям'я, у цэлым ужо скончана.

А вольны час яны бавяць на прыродзе, куды выязджаюць на сваёй легкаважыцы. Рэчкі, азёры, лес, рыбалка, грыбы — вось захапленні гэтай сям'і, якая часта наведваецца ў госці да родзінаў Наталлі Міхайлаўны, сярод якіх ёсць і медыкі. Брат Аляксандр працуе галоўным урачом і педыятрам Сасноўскага раёна, другі брат Уладзімір — загадчык Калінкавіцкай цэнтральнай аптэкі, яго жонка Таццяна — загадчыца іншай аптэкі там жа, сястра Тамара — медыцынская сястра дзіцячага дома.

Антон цяпер вучыцца ў гарадской вучэльні, ён адзін з лепшых вучняў свайго пятага класа. Як расказвае Наталля Міхайлаўна, у яго пераважаюць гены маці. Ён такі ж спакойны і памяркоўны, як яна сама. А вось Насця — уся ў бацьку: такія ж гарачыя і шустрыя. Яна наведвае старшую групу дзіцячага садка, добра спявае і танцуе. А нядаўна на ранішнюю нахнёна пра-дэкламавала верш на беларускай мове. Антон жа беларускую і іспанскую мовы ведае лепш.

Дарчы, яны ў сям'і Джавані разам з рускай, можна сказаць, раўнапраўныя. Бо і гутаркі на іх вядуцца, і песні спяваюцца, і відэафільмы праглядаюцца. Сам Джавані дасканала ведае рускую мову, хоць у размовы яго адчуваецца лёгкі акцэнт. У гутарцы з ім адчуецца тонкім пацудам гумару, што ўжо добра прыстасавана да нашага ладу жыцця. Дзеля інтарэсу я паіхавіўся ў яго, ці ведае ён хоць адно беларускае слова. Джавані хітрава прыжурмыўся, павуча прамавіў «няма» і залізіўся засмяяўся. Па ўсім адчуваўся, што ён і яго сям'я задаволены сваім лёсам...

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

СЕННЯ

Месяц
Першая кадра.
Месяц у сузор'і Білізятая.

Сонца Усход Заход Даўжыня дня

Мінск — 6.51 17.53 11.02
Віцебск — 6.42 17.41 10.59
Магілёў — 6.41 17.43 11.02
Гомель — 6.36 17.41 11.05
Брэст — 7.06 18.08 11.02
Гродна — 7.05 18.10 11.05

Імяніны
Пр. Багдана, Максіма, Фёдора, Фадота, Яўгена.
К. Люцы, Казіміра, Яўгена.



Фота Анаталія КЛЕШЧУКА.

НАДВОР'Е на заўтра

Геамагнітныя узрушэнні

23 02
20 02
17 02
14 11
05 08
06 08

Авазанні:
— німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікі геамагнітны узрушэнні
— малая геамагнітная бура

...у суседзях!

ВАРШАВА +2...+4°C
ВІЛЬНЮС -1...+1°C
МІНІ 0...+2°C
МАСКВА -1...+1°C
КІЕЎ 0...+2°C
РЫГА 0...+2°C
С.ПЕЦЯРБУРГ -1...+1°C

4 сакавіка

1634 год — у маёнтку Лышчыцы Брэскага раёна нарадзіўся Казімір Лышчынскі, беларускі мысліцель-атэіст і мазартыліст, лічыў рэлігію свядомым ашукацтвам. Свае думкі і ідэі выкладаў у форме лагічных доказаў. За рукапісны трактат «Аб неіснанні Бога» ў 1689 годзе быў асуджаны да смартоўнага пакарання. Спалены на вогнішчы ў Варшаве.

1880 год — у амерыканскай газеце «Нью-Ёрк дэйлі графік» апублікаваны першы ў свеце фотаздымак.

«Сярэдні чалавек, які не ведае, што рабіць са сваім жыццём, марыць нічога пра адно, якое б доўжылася вечна».

Анатоль Франс (1844—1924), французскі пісьменнік.

Дзе дзіця

На хвалі Любімым Выканаўцам — па вуху. Залатому

Рыхтуючыся да свайго дзесяцігоддзя, «Альфа Радые» па традыцыйнаму ўручыць музычную радзімэрамію «Залатога вуха» дваццаткі лепшым айчынным выканаўцамі і музыкантамі. Сялёта цырымонія прайдзе ўжо ў чацвёрты раз — праўда, упершыню ў фармаце гала-канцэрта і ў маштабах Палескага спорту.

Першая раздэка «Залатых вух» адбылася яшчэ ў 2005 годзе (у 2006 да лічбы сузаснавальнікаў далучылася Міністэрства інфармацыі), і з таго часу правілі вылучэння кандыдатаў на атрыманне адмысловай статуэткі з бронзы і каменю істотна не змяніліся. Па-ранейшаму дваццатку лепшых выбіраюць слухачы — але цяпер галасаванне ідзе ў два этапы: да 15 сакавіка на сайце www.alpha.by слухачы з дапамогай інтэрнэт- і sms-галасавання выбіраюць дваццатку лепшых выканаўцаў і музыкантаў з больш як 300 прэзэнтантаў. З 16 па 29 сакавіка гэтыя два дзясяткі будуць размеркаваныя на намінацыі. Па ўжо звыклых звычэцках, акрамя асноўных прэмій, будуць уручацца тры спецыяльныя — «Пэрс-Вух» (лепшаму журналісту, які піша пра шоу-бізнэс), «Жартоўная Вуха ў трубкач» і «Цалкам сур'ёзная, пачэсная» — «За ўнёсак у развіццё айчынай культуры».

Як мяркую генеральны прадзюсар ЗАТ «Альфа Радые» Сяргей Ражкоў, на ўрачыстым цырымонію ўручэння прэмій — яна ж гала-канцэрт, прызначаны на 3 красавіка, — прыйдуць які адданыя слухачы, так і лепшыя беларускія выканаўцы, а таксама лепшыя дыджы-дэі ўсю гісторыю радзімэрамію.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ЕЖА

Сення, у дзень ушанавання святога апостала Архіпа па праваслаўным календары, жанчынам неабходна было ўвесь дзень правесці на кухні. Чым больш яны нарыткуюць разнастайнай ежы ў гэты дзень, тым багацейшай будзе іх сям'я ў доме на працягу ўсяго года.

Ежа з'яўлялася складовай часткай сямейна-родных і календарных абрадаў. Больш пільна сачылі за парадкам падчас ежы і вясчэр, а не за сніданкам. Такое сакральнае стаўленне да таго, што гаспадар, які займаў пачэснае месца за сталом, пад абразом, павінен быў наладзіць трапезу такім чынам, каб «Боскія дарункі» спажываліся з вялікай пашанай і удзячнасцю.

- Асноўнай ежай славян са старажытных часоў былі хлеб (бліны, кашы) і гародніна. Паводле народных уяўленняў, хлеб быў сімвалам шчасця і дабрабыту.
- Мяшчэцкую перад ежай было абавязковым як у сансе асабістай гігіены, так і ў сансе рытуальнага ачышчэння рук, якія будуць датыкацца да «дароў боскіх».
- Ніколі не елі за «голым», не засланым абрусам, сталом.
- Першым за стол сядаў гаспадар, ён першым заканчваў трапезу, першым спрабаваў ежу.
- Калі ежа раскладвалася па талерках, з'есці трэба было абавязкова ўсё. Тое пакіне ежу на талерцы, той «згубіў» дабрабыт і здароўе.
- Ёсці адну лусту хлеба маглі толькі муж і жонка. Лічылася, калі жанчына даядае за мужчынам, ён будзе за ёй «бегаць», і наадварот.
- Нельга было грукаць лыжкамі, пакаціць лыжку так, каб ручкай яна датыкалася да стала, а другім канцом — да талеркі — будаваць масток для нячыстай сілы».
- Паспешліваць у ежы, неакуратнасць лічыліся недапушчальнымі.
- Работнікі, якіх запрашалі на працу, абавязкова ўсіджвалі за стол і назіралі за тым, як яны ядуць. Лічылася, што той, хто есць шмат і хутка, але акуртатна, будзе так і працаваць.
- Вялікім грахам лічылася казаць пра ежу дрэннае, абразлівае словы.
- Акуртатна ставіліся да крошчак. Іх абавязкова збіралі са стала, і калі не елі самі, то аддавалі птушкам.
- Пасля ежы трэба было абавязкова выказаць падзяку Нёбсам і прыбраць посуд, інакш уначы там наладзіць сабе стол «нячыстая» сіла.
- Непрыбраным стол пакідаў на ноч толькі ў дні ўшанавання продкаў: на Радаўніцу, Дзяды і г.д. На Гомельшчыне і сення існуе звычай не мяшчэ посуд пасля таго, як хтосьці з членаў сям'і некуды з'ехаў.
- Прыкмячалі: калі хтосьці з членаў сям'і закахляўся за сталом, нехта спяшаецца да вас у госці; калі чалавек раняў ежу, якую нёс да рота — яму нехта зайдздрасціць.
- Нельга есці за чытаннем — розум (памяць) «зясці».
- Не закахочвалася ўжыванне прамернай колькасці ежы. Лічылася, што калі чалавек есць зашмат, быццам за дваіх, значыць за ім стаіць нячыстая сіла.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

СКАНВОРД Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

1 2 3 4 5

1. Фота 1
2. Каша
3. Рэка ў Казахстане
4. Бог мусульман
5. Маса з вулкана
6. Любава жанчына
7. Дзевяно
8. Горад на Чорным моры
9. Музычны твор
10. Рэка для падымоў (карыя)
11. Пасай-вай пач
12. Фота 2
13. Рэка ў Італіі
14. Більярдная лупка
15. Кветка
16. Літаратурны жанр
17. Спартыўны снарад
18. Напрамак тэатра
19. Фота 3
20. Танцавальная полька
21. Вольная казачка, мейста
22. Знак на канверце
23. Куст сямейства вяснян
24. Адзіна раслінная мугуніца
25. Каша
26. Чын
27. Значная лесна
28. Часовае карыстанне
29. Сярычын майстар
30. Нарост на стале
31. Крыска
32. Статок зямлі
33. Панацэя
34. Арамід, Атос
35. Вулі іграў падземна
36. Шырокая дарога
37. Зямельная мера дачніка
38. Карас у асяродку ботанікі
39. Цырк на вяршыні гары

Лицей БГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ в 10 и 11' классы

Прием в 10 классы лицея БГУ осуществляется по результатам двух письменных вступительных испытаний, которые проводятся 10 мая и 17 мая 2009 года по следующим предметам:

Направление обучения	Число мест	10 мая	17 мая
физико-математическое	100	математика	физика
химико-биологическое	60	химия	биология
филологическое	40	белорусский язык и литература	русский язык и литература
обществоведческое	40	история Беларуси	всемирная история (новейшее время)

Прием в 11' классы лицея БГУ (240 мест) осуществляется на основании письменного испытания в форме общеобразовательного теста, который включает задания по следующим учебным предметам: математика, физика, химия, биология, белорусский язык и литература, русский язык и литература, история Беларуси, всемирная история. Вступительные испытания состоят с 24 мая 2009 года.

Лицей БГУ имеют право поступать учащиеся, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и получившие в текущем году общее базовое образование.

Выпускники 9' классов принимаются в 10 класс.
Выпускники 9 классов принимаются в 11' класс.

Обучение в лицее БГУ осуществляется на бюджетной основе.

Без вступительных испытаний зачисляются победители заключительного этапа республиканской олимпиады, проводимой Министерством образования Республики Беларусь в текущем учебном году с учетом направления обучения.

Учащиеся, поступающие в лицей БГУ, предоставляют следующие документы: справку с фотографией, заверенную печатью учреждения образования с указанием класса, в котором обучается учащийся (9 либо 9' классы); заявление на имя директора лицея БГУ. Победители заключительного этапа республиканской олимпиады текущего года предоставляют копии Дипломов.

Документы принимаются с 24 марта по 30 апреля 2009 г. включительно.

Во время прохождения конкурсного отбора общежитие иногородним учащимся не предоставляется.

Полный текст правил приема размещен на сайте лицея БГУ: www.lyceum.by

Телефоны для справок: 209 56 19, 209 56 11, 209 56 02.

Адрес: г. Минск, ул. Ульяновская, 8.

В лицее БГУ работают курсы дистанционного обучения, на которых можно получить консультацию преподавателей лицея о заданиях, предлагавшихся на вступительных испытаниях прошлых лет.

Адреса: сайта дистанционного обучения <http://e-lyceum.by>; электронной почты lyceum@bsu.by, waxaxe@e-lyceum.by.

УНП 100557342

Дарагога брата Анатоля Іванавіча РЫЖЭВІЧА з в. Ракаўцы Смаргонскага раёна віншум з 50-годдзем. Ты — цудоўнай душы чалавек, чулы і добразачылівы, заўсёды першым прыйдзеш на дапамогу ў цяжкай хвіліну. Мы цябе ўсе вельмі любім і паважаем.

Зычым табе ўсяго самага найлепшага: добрага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, сямейнага дабрабыту, душэўнай раўнавагі і здзяйснення ўсіх жаданняў.

Сястра Ірына і яе сям'я.

Рэдакцыя газеты «Звязда» віншум з 60-годдзем цудоўнага чалавека, даўняга сябра, галоўнага інжынера РУП «Выдавцтва «Беларускі Дом друку» Мікалая ПАРШУТУ.

Жадаем Мікалаю Міхайлавічу моцнага здароўя, далейшага плёну ў рабоце і новых творчых поспехаў.

Паважаны Юрый Уладзіміравіч КРывадубскі, мой былы вучань, камсорг СШ № 3 г. Слуцка, а цяпер першы сакратар БРСМ, прымі мае сардэчныя віншаванні з нагоды юбілейнага дня нараджэння. Жадаю сямейнага дабрабыту, здароўя, творчых поспехаў.

Твой былы класны кіраўнік Т.І. Новік.

Увербныя страхавыя сведчэнства па абавязковым страхаванню грамадзянскай адказнасці ўладальца транспартных сродкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь серыя АЖ №№ 3502471—3502474, 3502490 і квітацыя на прыёме налічых дэнежных сродкаў серыя КВ Ф-1СУ № 4129496, 4129498 СООО «Белколстрах» — г. Могілёў лічыцца недействительным.

ДТЗ на сустрэчнай паласе

Направільны выбар хуткасці на заснежаным дарожным пакрыцці на закругленні выяўляе да аварыі са смаротнымых зходам.

На 15-м кіламетры аўтадарогі Астравец—Тракелі—Соль аўтамабіль «Ровер», якім кіравала 24-гадовае цяжкараўна жыхарка Маладзечна, трапіў у занос і разварнуўся. На паласе сустрэчнага руху адбылося сутыкненне з грузавіком «Івека». Брат жанчыны — вадзіцель «Ровера» загінуў. Ранены атрымалі яшчэ чатыры чалавекі. У Астравецкую бальніцу змешчаны вадзіцель «Ровера», яе маці, жонка брата і паўтарагадовая плямёніца.

Аварыі спрыяла тое, што на трох колках легкавага аўтамабіля былі устаюноўлены тры шыны з летнім тыпам пратэктара, у тым ліку дзве — на пярэдняй восі. Цікава, што 16 лютага на жанчыну, якая кіравала «Роверам», быў складзены адміністрацыйны пратокал за здзяйсненне ДТЗ з матэрыяльнымі стратамі.

Анатоль КЛІМАЎ, намеснік начальніка УДАІ УУС Гродзенскага аблвыканкама.

Кірмаш вакансіі для географу і геалагу

Кірмаш вакансіі праходзіць сення на географічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (вул. Ленінградская, 16, аўдыторыя 115, пачатак у 12 гадзіне). Варта нагадаць, што навучанне на географічным факультэце БДУ ажыццяўляецца па спецыяльнасцях «Географія» (спецыялізацыі «Біягеаграфія», «картаграфія», «Географія турызму і экскурсійнага менеджмента», «эканамічная географія», «дэмаграфія», «метэаралогія», «гідралогія і г.д.), «Географічная экалогія» і «Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў». Кірмаш праводзіцца на факультэце ў трэці раз з мэтай садзейнічаць студэнтам у пошуку першага працоўнага месца. Прадстаўнікі профільных прадпрыемстваў збіраюцца агучыць свае прапановы для студэнтаў старэйшых курсаў, а таксама бліжэй пазнаёміцца з вучэбнымі планами факультэта.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Не наварыў

Беспрацоўны з в. Расна з Камянецкага раёна перавозіў на а/м «Фольксваген-Т4» 37 газавых варацных панэляў, але «наварыць» на іх не ўдалося. Каля в. Страдзец на аўтадарозе Тамашоўка—Брэст яго спыніла міліцыя.

Дакументаў на тавар коштам Вр31 млн у чалавека не было, і панэллі забралі.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Усміхнёмся!

У запарку на слана напаў шалёны і зараз ужо плоскі сабака.

— Ты чаго не ясі торт? Баішся ў суценку не ўлезці?
— У суценку я ўлезу, а вось у ліфт...

Залато правіла: у каго золата, таго і правіла.

Аўтамаатару на замётку. Сілу абароны засярагоў, абразкоў і талісаману можна істотна павялічыць з дапамогай прышліпення рамняў і прытрымлівання хуткаснага рэжыму.